

Сёння ў нумары — РАСКЛАД РУХУ ПАСАЖЫРСКІХ ЦЯГНІКОЎ

«Прямая лінія»

ПЕНСІЙНЫЯ НЮАНСЫ ПЛЮС АДРАСНЫЯ ВЫПЛАТЫ

Пенсіі і адрасная сацыяльная дапамога. Няма сумненняў, што дзве гэтыя тэмы з'яўляюцца актуальнымі для многіх. Таму менавіта ім і будзе прысвечана чарговая «прямая лінія» нашай газеты з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Валянціны Вікенцьеўны **КАРАЛЁВАЙ**.

Такім чынам, увага! Паводле папярэдняй дамоўленасці, наша «прямая лінія» будзе праходзіць 31 мая з 12 да 13 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 92 і 292 38 21. Нумар для папярэдніх пытанняў — (8 017) 287 17 57.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«УСЕ ВОСТРЫЯ ПРАБЛЕМЫ Ў ЭКАНОМІЦЫ БЕЛАРУСІ ПАВІННЫ БЫЦЬ ЭФЕКТЫЎНА ВЫРАШАНЫ НА ПРАЦЯГУ ЧЭРВЕНЯ»

Усе актуальныя праблемы ў эканоміцы Беларусі павінны быць эфектыўна вырашаны на працягу чэрвеня. Такую задачу паставіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 мая перад урадам і Нацыянальным банкам на нарадзе, прысвечанай актуальным пытанням эканомікі, у прыватнасці цяперашняй сітуацыі на слабым і валютным рынку, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.



Фота БЕЛТА.

Улічваючы важнасць і актуальнасць абмяркоўваемай тэмы, на мерапрыемства былі запрошаны вышэйшыя службовыя асобы краіны, члены Урада, губернатары, кіраўнікі некалькіх банкаў.

Прэзідэнт дакладна абазначыў мэту нарады: не кадравыя чыстыя эканамічнага штаба краіны, а недапушчэнне паўтарэння ў далейшым існуючай на сёння эканамічнай сітуацыі і выпрацоўка мер дапамогі людзям і падтрымка вытворчасці.

Адрываючы нараду, Аляксандр Лукашэнка нагадаў ураду і Нацыянальнаму банку аб першарадных заданнях, на вырашэнні якой неабходна сканцэнтравана ўсе сілы і сродкі — за самы кароткі тэрмін у цесным узамедазьяні лівякаваць дыспрапорцыі, накопленыя апошняга гады, і забяспечыць дынамічнае збалансаванае развіццё эканомікі.

У пачатку нарады Прэзідэнт прывёў звесткі закрытага даследавання па грамадскай думцы ў краіне. Згодна з маніторынгам за два апошнія месяцы колькасць грамадзян, упэўненых у заўтрашнім дні, знізілася і складала прыкладна на 45 працэнтаў (два месяцы таму і было 65 працэнтаў). Адапаведна павялічылася колькасць грамадзян, няўпэўненых у сваёй будучыні. Знізіўся узровень задаволенасці жыццём. Сёння аб гэтым, што іх у той або іншай меры задаволяе жыццём, заўважаюць каля 60 працэнтаў грамадзян (было амаль 70 працэнтаў). Павялічылася колькасць грамадзян, якія адзначаюць пагаршэнне свайго становішча — прыкладна на 8-10 працэнтаў. З сакавіка 2011 года больш як удвая павялічылася колькасць грамадзян, якія адзначаюць пагаршэнне сацыяльна-эканамічнага становішча ў краіне.

Асноўная прычына неспакою грамадзян — рэзкі рост цен. Паводле слоў кіраўнікі дзяржавы, гэтыя паказчыкі ў два разы ўступілі нават тэрарызму, які па вядомых прычынах стаў актуальны ў нашай краіне. «Гэта значыць тэрарызму і тэрарызму народ непакоіць менш у два разы, чым рост цен», — канстатаваў Прэзідэнт.

20 працэнтаў грамадзян непакоіць зніжэнне зарплат. Такую колькасць людзей занепакоіла тым, што няма магчымасці купіць

валюту. Аб стаўленні да ўлады — «хто віванаўты ў пагаршэнні вашага жыцця?» — найбольшае колькасць грамадзян, прыкладна 25 працэнтаў, адказала: віванаўты мы самі. «Дзіўна, Дзіўна для беларусаў, што чвэрць насельніцтва лічыць, што яны самі віванаўты», — сказаў Прэзідэнт. На працэнт менш людзей (24 працэнта) лічыць, што віванаўты сусветныя фінансавыя крызісы. Прыкладна 20 працэнтаў абвінавачваюць урад і мясцовыя органы ўлады, 10 працэнтаў — Прэзідэнта краіны.

«Калі гаварыць пра персаналі, то абвінавачванні, перш за ўсё, накіраваны супраць Нацыянальнага банка і асобіста кіраўнікі Нацыянальнага банка за дзеянні або бяздзейнасць, якія прывялі да гэтай сітуацыі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Радуе тое, што калі ў людзей запыталі пра акцыі пратэсту, толькі 3-5 працэнтаў гатовы пратэставаць», — сказаў кіраўнікі дзяржавы.

«Я як Прэзідэнт, як вы разумееце, не магу не разгавяць не толькі на вынікі гэтага закрытага даследавання, але і на тую сітуацыю, якая складваецца на валютным і спажывецкім рынку ў гэтым выпадку», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Аднак, паводле яго слоў, больш за ўсё яго непакоіць іншае: «Калі мы не будзем дзейнічаць хвац і так, як вы некалі мне дакладвалі і мы вызначаліся, то мы будзем спараджаць яшчэ большыя праблемы».

Прэзідэнт працітваў некаторыя публікацыі, што з'яўляліся апошнім часам у сродках масавай інфармацыі. «Возьмем самыя ашыялыя — расійскія сродкі масавай інфармацыі. У прыватнасці, мяне напярэдае за тое, што і тэрмінова пакінуў краіну і збег. Маецца на ўвазе камандзіроўка ў Казахстан. Яны нават забылі, што такія камандзіроўкі плануюцца за год. Гэта першае. А па-другое, куды ні бжы,

усё роўна ў краіну сваю вернешся», — сказаў кіраўнікі дзяржавы. «Абвінавачваюць і Мясніковіча, і Пракаповіча, што сядзяць, як мышы пад венікам», — дадаў Прэзідэнт. — Лічыць, колькі мы страцілі ў эканоміцы ў выніку дэвальвацыі. Папракваюць нас, што мы, напэўна, Расію зноў будзем шантажыраваць. Не ведаю толькі, якія ў нас рычагі, каб шантажыраваць вялікую краіну», — сказаў Прэзідэнт. Соруд абвінавачванняў, што гукаць у адрас кіраўніцтва краіны, Аляксандр Лукашэнка назваў і павышэнне зарплат у канцы мінулага года.

«Ну і вывад. Лукашэнка павіншаваў Саакашвілі з ДНМ незалежнасці. Але я не толькі Саакашвілі, але і браці грузінскі народ павіншаваў з ДНМ незалежнасці. І вывад — на абодвух абрушылася рэвалюцыйная хваля, якая разваліла міфы, што будыдуваліся гадамі, і мы аказаліся «братамі па лёсу», — адзначыў Прэзідэнт.

«Найбольш істэрый і расійскіх сродках масавай інфармацыі. Я назіраў і за нашымі, перш за ўсё інашаземнымі, якія тут дзюкаюць Адміністрацыі Прэзідэнта сталі папярэдымі сродкамі масавай інфармацыі, і за замежнымі. На другім месцы — нашы, якія выдаюць тут. Я іх не называю, каб не стварыць ім рэйтынг, але зрабіць усё, каб гэтыя СМІ больш не прысутнічалі на нашай тэрыторыі», — сказаў Прэзідэнт. «І не таму, што мы ім хочам закрыць рот. Не. Але я шчыра рад падкрэсліць, не. Але я шчыра рад назіраў, увесь ажыятаж пачынаўся адтуль», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт паабяцаў адрывіць урад у адстаўку, калі ён не забяспечыць стабільнасць у краіне.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што заданча будзе пастаўлена перад Урадам і Нацбанкам — ліквідаваць дыспрапорцыі, якія накіраваныя на апошнюю гады, і забяспечыць

дынамічнае збалансаванае развіццё эканомікі.

Паводле слоў Прэзідэнта, у гэтай сітуацыі асабліва насяраджае той факт, што і Урад, і Нацбанк спрабуюць адмаўляць відавочнае і замаскіраваць нейкімі валавымі паказчыкамі — ВУП, надой, прыбаўленні ў вазе, пасевы і ўраджайнасць — тыя негатыўныя тэндэнцыі, якія складаюцца. «Чытаеш, і быццам бы душа павіна радавацца: і тэмпы ВУП, і прагнозы паказчыкі, і стабільная сітуацыя на рынку працы, гэта значыць, беспрацоўя няма, і прынятыя меры ў знешнегандлёвай дзейнасці, і выкананне асноўных напрамкаў, грашовая-крэдытная палітыка і гэтак далей — усё нібыта нармальна. А працягаў за подпісам Лузігіна справядзачу Нацыянальнага банка... Слухайце, трэба, напэўна, узнагароджваць людзей!», — адзначыў Прэзідэнт.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

САМІТ G8: ПРЫТРАШЫЛІ БЛІЗКІ УСХОД І ПААБЯЦАЛІ ПАСПРЫЯЦЬ РАСІІ З СГА

У французскім Давілі ўдзельнікі саміту «вялікай васьмёркі» прынялі выніковую дэкларацыю «Абноўлены выбар на карысць волі і дэмакратыі».

У выніковай дэкларацыі саміту, якая складаецца з 25 старонак, у прыватнасці, узнімаецца праблема спынення кровапраліцця ў Лівіі. Як прызылі ўсе кіраўнікі краін G8, лівійскі лідар Муамар Кадафі павінен пайсці ў адстаўку.

«Васьмёрка» ў дэкларацыі таксама папярэдзіла Сірыю аб прыняцці магчымых мер у тым выпадку, калі Дамаск не будзе праводзіць дэмакратычныя рэформы.

У дакуменце таксама ўзнімаецца пытанне пра ўступленне Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю (СГА). Як сказана ў дэкларацыі, «васьмёрка» будзе садзейнічаць таму, каб Расія ўступіла ў СГА ў 2011 годзе.

Акрамя таго, «васьмёрка» выказала сур'ёзную заклапочанасць дзеяннямі Тэгерана, які увесць час ігнараваць рэзалюцыі Савета Бяспекі ААН і патрабаванні МАГАТЭ. Лідары «васьмёркі» падкрэслілі, што прызнаюць права Ірана на міруную ядзерную праграму, «аднак гэтак права суправаджаецца абавязкамі, якія ўсе краіны, у тым ліку Іран, павінны выконваць».

Як стала вядома, наступны саміт «вялікай васьмёркі» адбудзецца ў 2012 годзе ў ЗША.

У БАРСЕЛОНЕ ПРАТЭСТУЮЧЫХ РАЗГАНАЛІ ГУМОВЫМІ КУЛЯМІ

Каталонская паліцыя выкарыстава гумовыя кулі і дубіні для разгону маніфэстантаў, якія пратэставалі ў Барселоне супраць крытычнага эканамічнага становішча краіны, паведаміла Agence France-Presse.

КАФЕЙН НЕ ДАЕ ЖАНЧЫНАМ ЗАЦЯЖАРЫЦЬ

Жанчынам, якія імкнучыся зацяжарыць, варта пазбягаць ужывання кавы і іншых напояў, якія змяшчаюць кафейн, папярэджваюць даследчыкі з Універсітэта Невады. Справа ў тым, што, паводле апошніх звестак, кафейн, які з'яўляецца адным з найбольш папулярных стымулятараў у свеце, можа ўплываць на фертыльнасць, адзначае The Independent.

Даследаванне 9000 жанчын прадэманстравала, што ужыванне больш чым чатырох кубкаў кавы ў дзень скарачае шанцы на зацэп прыкладна на чвэрць. Кафейн змяняе актыўнасць мышцаў у маточных трубах, па якіх яйцаклетка з рэчніка трапляе ў матку, дзе адбываецца апладненне.

НЯМЕЦКІ ЗАКОН ПРА ПІВА ЗАПАТРАБАВАЛІ АВВЯСЦІЦЬ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНАЙ

У Германіі прадстаўнікі грамадскага аб'яднання «Нямецкі інстытут чысціні пива» (DIRB) прынялі рэзалюцыю, адрасаваную ўраду Ангелы Меркель. Аўтары дакумента запатрабавалі зрабіць усё магчымае, каб нямецкі закон 1516 года пра чысціню пива быў уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, паведамае Welt.

«Гэты амаль 500-гадовы закон з'яўляецца найстарэйшым у свеце дакументам, які рэгламентуе якасць прадуктаў харчавання, — адзначылі ў DIRB. — На працягу вельмі працяглага часу ён служыў для спажываючай лепшай гарантыі чысціні, смаку і якасці пива». Прыняты ў 1516 годзе ў Баварыі па ўказанні герцага Вільгельма IV закон дакладна вызначаў спіс інгрэдыентаў, з якіх павіна вырабляцца сапраўднае пива: ячмень, хмель і вада.

КТО ПРойдзе ў ВНУ БЕЗ ЭКЗАМЕНАЎ?

Паставіўшы Міністэрства адукацыі ад 25 мая 2011 года № 17 зацвердзіў Пералік міжнародных алімпіяд, пераможцаў якіх (уладальнікаў дыпламаў І, II і III ступені) будзе дадзена права на залічэнне ў ВНУ і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы.

Згодна з дакументам, такое права будзе ў пераможцаў 5-й Міжнароднай алімпіяды па астраноміі і астрафізіцы (2011, Польшча); 5-й Алімпіяды школьнай Саюзнай дзяржавы па рускай мове і літаратуры («Расія і Беларусь: гістарычнае і духоўнае адзінства» (2010, Расійская Федэрацыя); 22-й Міжнароднай біялагічнай алімпіяды (2011, Тайвань); 23-й Міжнароднай алімпіяды па інфарматыцы (2011, Тайланд); 42-й Міжнароднай фізічнай алімпіяды (2011, Тайланд); 43-й Міжнароднай хімічнай алімпіяды (2011, Турцыя); 45-й Міжнароднай Мендзялеўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі (2011, Расійская Федэрацыя); 52-й Міжнароднай матэматычнай алімпіяды (2011, Нідэрланды).

Згодна з дзеяннямі Правіламі прыёму ў ВНУ, без уступных іспытаў укола студэнтаў залічваюцца пераможцы міжнародных алімпіяд (у адпаведнасці з пералікам, што зацверджана Міністэрствам адукацыі) і рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, праведзены Міністэрствам адукацыі ў навучальным годзе, які завяршыўся ў год прыёму пры паступленні на спецыяльнасць, для якіх гэты прадмет вызначаны прадметам другога профільнага выпрабавання (на спецыяльнасцях медыка-фармацэўтычнага профілю — па хіміі і біялогіі).

Пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд па інфарматыцы і астраноміі маюць права паступаць без экзаменаў у ВНУ на спецыяльнасці фізічнага, матэматычнага і тэхніка-тэхналагічнага профілю.

Надзея **НИКАЛАЕВА**.

Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 28.05.2011 г. (для БН разліка)		Курс амерыканскага долара да беларускага рубля (Цэнтральны РБ)	
1 долар ЗША.....	1 932,00	1 чэшская крона.....	285,22
1 еўра.....	2 026,62	1 польскі злоты.....	1 763,98
1 латывійскі лат.....	9 897,65	1 расійскі рубель.....	175,41
1 літоўскі літ.....	2 033,35	1 украінская грывня.....	618,63
		USD.....	28,1166
		10 UAH.....	35,2559
		10000 BYR.....	56,9970
		EUR.....	40,0802

«ПАМЕЖНЫ» ДОМ

100 сем'яў ваеннаслужачых Лідскага памежнага атрада і 25 сем'яў іншых лічэн атрымалі кватэры ў новым паціпалярхо-вым доме па вуліцы Камуністычнай, 48.

Праекціроўшчыкі і спецыялісты Лідскага будаўніча-мантажнага трэста № 19 папачаляліся аб сучасных рэсурсаэраганальных тэхналогіях. У кватэрах устаноўлены індывідуальныя лічальнікі водазабеспячэння і спажывання газу, аўтаматычныя сістэмы ацяплення. На ацяпляльных радыятарах — тэрмарэгулятары.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ДА ЕС НЕ ДАЕХАЛІ

Супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі затрымалі ў сталіцы грамадзян Ісламскай Рэспублікі Пакістан. Група мела намер незаконна праехаць праз Беларусь і Літву ў краіны Заходняй Еўропы.

Адзіз з замежнаку з'яўляецца вядомым крымінальным аўтарытэтам у справе арганізаванай каналаў нелегальнай міграцыі. Ён, як паведамілі ў Цэнтры інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, забяспечваў знаходжанне ў Беларусі трох іншых затрыманых інашаземцаў і спрыяў легалізацыі іх перамяшчэння ў краіны ЕС.

Грамадзяне Пакістана планавалі выехаць у Заходнюю Еўропу пад відам бізнес-прадстаўнікоў, якія маюць прадпрыемства ў Беларусі і зацікаўлены ў развіцці бізнес-кантактаў. Падчас следчых мерапрыемстваў пры садзейнічэнні замежных партнёраў і Інтэрпола правержаны магчымае дачыненне затрыманых да іншых, здзейшчэных за межамі нашай краіны, злачынстваў тэрарыстычнага і экстрэмісцкага характару.

Святлана **БАРЫСЕНКА**.

НАЙБУЙНЕЙШЫ ЛАТАРЭЙНЫ ПРЫЗ ПАДЗЯЛІЛІ НА ДВАІХ

Падчас гульні ў міжнародную латарэю «Лато вікінгаў» у Паневяжысе выйгрышы буйнейшыя ў гісторыі Літвы прыз — 250 мільянаў літаў (больш за 2 мільяны 550 тысяч долараў).

Да гэтай латарэі, у якой жыраў Данія, Ісландыя, Нарвегія, Фінляндыя і Швецыя ўдзельнічаюць ужо каля дваццаці гадоў, сёлетня далучыліся Латвія і Літва. І вось — такая удача. Дарчы, вышэйзаванная сума — гэта палова гаюльнага прыза. Другі шчасліўчык набыў латарэіны білет у Нарвегіі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Камандаванню, асабоваму складу, ветэранам органаў пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь

Паважаныя таварышы!

Прыміце шчырыя віншаванні з прафесійным святам — Днём пагранічніка!

Герачны летапіс ратнай працы воінаў-пагранічнікаў сведчыць аб мужнасці, доблесці і беззапаветнай адданасці Айчыне смелых пакаленняў вартавых граніцы.

70 гадоў таму пагранічнікі першымі прынялі удар фашысцкіх полчышчаў. Кожная пядзя заходняй граніцы палітая крывёю яе абаронцаў, якія цаной жыцця баранілі рубяжы сваёй Радзімы ад вераломнага ворага. Мужнасць і самаадданасць асабовага складу пагранічных застаў у 1941 годзе назаўсёды застануца ў народнай памяці.

Пераймальнікам спаўных традыцый стала сучасная пагранічная служба. Сёння ў сістэму аховы Дзяржаўнай мяжы актыўна ўключаюцца найноўшыя тэхналогіі і прышчыпы кіравання. Але аплатам пагранічнай бяспекі застаюцца людзі — тыя, хто штодзень заступае на вахту па абароне беларускіх рубяжоў.

У адным страі з цяперашнім пакаленнем вартавых граніц знаходзяцца ветэраны. Свае веды, досвед і беззапаветную любоў да Радзімы яны актыўна перадаюць моладзі. Нізкі паклон і словы удзячнасці за вашу нястомную працу.

Выказваю ўпэўненасць у тым, што высокае майстэрства, пільнасць і вытрымка, дысцыпліна і грамадзянская сталасць, гонар за прыналежнасць да слаўнай прафесіі і надалей застануца адметнымі якасцямі нашых пагранічнікаў.

Жадаю вам моцнага здароўя, дабрабыту і новых поспехаў у служэнні роднай Беларусі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр **ЛУКАШЭНКА**.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ЧУП «Озерский-Агро» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: здание телетяника МТФ «Ляды» (инв. № 614/С-33801), об. пл. 394,5 кв.м, расположенное по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, в р-не д. Ляды.

Начальная цена с НДС — 80 358 936 бел. руб.

Площадь земельного участка — 0,1014 га.

Лот № 2: здание коровника МТФ «Домашаны» (инв. № 614/С-33799), об. пл. 1509,0 кв.м; дом животноводов МТФ «Домашаны» (инв. № 614/С-33800), об. пл. 77,7 кв.м, расположенные по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, в р-не д. Домашаны.

Начальная цена с НДС — 257 337 377 бел. руб.

Площадь земельного участка — 6,9143 га.

Лот № 3: здание коровника-телятника (инв. № 614/С-27164), об. пл. 1129,9 кв.м, расположенное по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, в р-не д. Домашаны.

Начальная цена с НДС — 165 073 799 бел. руб.

Площадь земельного участка — 0,4300 га.

Задаток 10% от начальной стоимости объекта (лота) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 06.07.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чаглова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 05.07.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

«АКВАДЭСАНТ»

Бригада бетонщиков чашебетага будаўнічага трэста на ўзвядзенні першага сталічнага аквапарку.

60 гадоў аднаму з лідараў аграрнай адкацыі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншава калектыв Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта з 60-годдзем з дня заснавання ВНУ. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

«Ваша ВНУ па праву з’яўляецца адным з лідараў аграрнай адкацыі рэспублікі. Дзясяткі тысяч кваліфікаваных спецыялістаў, падрыхтаваных у яе сценах, плёна працуюць як на Гродзеншчыне, так і за межамі рэгіону», — гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што калектыв ВНУ ў далейшым будзе ўносіць дастойны ўклад у інавацыйнае развіццё аграрнай галіны.

06 июня 2011 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ»
Повестка дня:
1. О внесении и утверждении изменений и дополнений в устав общества.
2. О совершении сделок общества.
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360.
Начало регистрации участников собрания — 13.30.
УНП 200295903

Открытое акционерное общество «Фабрика «Березка» **отказываетс**я от аукциона по продаже капитального строения склада (инв. № 630/С-65845) общей площадью 363,2 кв. м, расположенного по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, д. 12, корп. 1, который планировался к проведению 08.06.2011 г. Телефон и адрес для справок: (80176) 772402; 222310, г. Молодечно, ул. Виленская, 12.
УНП 600186873.

ПЫТАННІ СУПРАЦЬ АДКАЗАЎ

Штомесяц у сесію абедзве палаты парламента сустракаюцца з кіраўніцтвам Урада. У пастаўленых імі праблем заўжды разнастайна тэматыка і геаграфія. Але сёння за пытаннімі далёка хадзіць не трэба — у лютую краму зайды ід ва ўласную кішчыню зірні... Цэны растуць, інфляцыя зжырае заробкі. Адкуль усё гэта, а галоўнае, што з гэтым рабіць — парламентарыі ставілі пытанні рубою. Ну што, паспрабуем адшукаць адказы ў выказваннях чыноўнікаў?

Дакуль будзе накручвацца цэны?

Шчодрую порцыю абурэння народных выбіраннікаў атрымаў першы намеснік міністра гандлю Аляксандр ЗабэЛА. «Цэны накручвацца ў 2-3 разы», — гневаюцца дэпутаты. Корань зла яны ўгледзелі ў гандлёвых надбаўках, якія, на іх думку, узвіліся пасля ўвядзення свабодных цэн.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

На сусветны дзень некурэння прынята ўздацца, якую шкоду жывому арганізму прычыняе тытунь. Але пра гэта ўсе ведаюць. Узровень інфармаванасці сучаснага грамадства дазваляе кожнаму мець звесткі пра рызыку раку лёгкіх, раку гартані, паражэння сэрца менавіта па прычыне курэння. І тым не менш, палова нашых сучаснічак па сваёй волі, за свае грошы прысвецае сабе хваробы. Што тут скажаць?

У многіх развітых краінах кампанія на прапагандае адмовы ад тытуню мае вельмі высокі ўзровень і поўную дзяржаўную падтрымку. І тут ужо вельмі важны асабты прыклад. Як некалі пісаў Грыбаедаў: «Не надобна другога абразца, калі ў глезах — прымер отца». Таму аўтар гэтых радкоў не паленавацца правесці невялічка сацыялагічнае даследаванне ў шэрагах кіраўніцтва Брэсцкай вобласці. І вось якія факты ўдалося высветліць.

Ні губернатар Канстанцін Сурмар, ні яго намеснікі Міхаіл Юхімук,

Якаў Бухавецкі, Віктар Сакоўскі, Леанід Шупрык, Мікалай Крывецкі, ні кіраўнік справам аблвыканкама Антон Стэльмах не маюць прывычкі курыць. Не бяру ў рот цыгарэты і старшыня абласнога Савета дэпутатаў Сяргей Ашмянцаў.

На вышыні аказалі і сілавікі, кіраўнікі праваахоўных структур. Не маюць дрэннай звычкі начальнікі абласной міліцыі Уладзімір Сычаскі і КДБ — Ігар Бусько, а таксама упраўлення МНС — Канстанцін Шаршунювіч. А прыкладна, які і належыць, можа слухаць пракурор вобласці Сяргей Хмарук, які і сам не курыць, і ўсю абласную пракуратуру зрабіў амаль што зонай некурэння.

Знарок не праводзіла апытанне сярод кіраўнікоў устаноў аховы здароўя. Баляся, каб не натрапіць на тое, ад чаго зробіцца сорамна. Расказаў жа мне некалі доктар, які ўжо даўно на пенсіі, які ён ездзіў у Амерыку на сімпозіум. Нездзе ў 80-х гадах у адным з універсітэтаў ЗША праводзілі сусветны навуковы форум па праблемах анкалогіі. Запра-

Парламенцкі дзёнік

— Мы вырабляем 2,2 млн тыс. тон гародніны і, паклаўшы руку на сэрца, трэба сказаць, што 1,2 млн скорчлівае жыўё, — прызначае міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Міхаіл РУСЫ.

Так, навушны сховішчаў не хапае. Цыяжасці ўзнікаюць і з будаўніцтвам новых — патрэбныя крытныя рэсурсы. Аднак спадзяванні, як заўжды, аптымістычныя.

— Сёлета ўсе бульбы сваёма, а за 3 гадзі ўсю гародніну сваёма, — абяцае міністр.

Дэпутат Уладзімір МАЁРАЎ звяртае ўвагу міністра, што сёння «на літвізіянах трэба 4 і малака і цыкавіцца, ці будзе павышшы закупачныя цэны на прадукцыю АПК.

— Каб пераадолець дыспарытэт, які скаўся, мы пралічваем розныя варыянты, — кажа М. Русы.

Адштурхоўваюцца ў разліках таксама і ад таго, што выйдуча па цэнах на ўзровень Расіі. Такім чынам, аптвовы адпускныя цэны дзвядцятка павысць прыкладна на 50%.

— Разавага пад’ёму не будзе, — запэўнівае міністр, — павышэнне пройдзе ў некалькі этапў.

Да канца п’яцігоддзі экспарт беларускай сельгаспрадукцыі павінен прыносіць краіне не менш за 7,5 млрд долараў ЗША, нагадавае віцэ-прэм’ер Валерыі Іванові. Асаблівую стаўку робіць на прадукцыю жыўёлагадоўлі. Менавіта яна «здабывае» 90 адсоткаў цэбрдай валюты, якая паступае ад аграрнага сектара. Прычым, які падкрэслівае спадар Іванові, мяса птушкі запатрабавана сёння не толькі ў рэспубліцы, але і далёка за яе межамі.

А малочнай прадукцыі п’яноўцы пастаўляць на экспарт каля 60% да канца п’яцігоддзі. Есць намер выйсці на ранейшыя аб’ёмы вырощвання бульбы — 1,2 млн тон у год — і выключыць нарэшце яе захаванне ў буртах.

Згадаў віцэ-прэм’ер і пра грэчку, якая апошнім часам стала ледзь не далікатэсам і ахмятаж вакол якой набіў ужо аскоміну. Яе, дарэчы, летас рэалізавана на 30% больш, чым пазалетас. Аднак і гэтага стала недастаткова, прызнаў віцэ-прэм’ер. Таму сёлета п’яноўцы павялічыць п’яноўную плошчу яшчэ на 12 тыс. Ва ўрадзе разлічваюць «атрымаць дастатковую колькасць гэтай прадукцыі, каб забяспечыць унутраны рынак».

На сусветных рынках так чынам узрасла патрэба ў цукры. Беларускія цукровыя буркакі тут як тут. У найбліжэйшыя гады іх ураджайнасць плануецца дасягнуць да 500—600 ц з гектара. «Гэта высокі еўрапейскі ўзровень», — канстатаваў намеснік кіраўніку урада. Аб’ёмы вытворчасці культуры планууюць павялічыць да 5,5 млн тон. Істотна нарасціць хоць і аб’ёмы айчынных паўфабрыкатаў высокай ступені гатоўнасці. Правярэмся, а што нам яшчэ застаецца.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна думае, што ёй, відаць, танней зварыць зборную салянку, чым халаднік... з такімі гуркамі і з такім буркаком» — узрушаная дэпутат Ларыса КУЗНЯЦОВА.

«Ахмятаж істарычны прайшоў, цяпер усё будзе прападаць і ісавацца. Калі айчыныя тавар будзе каштаваць столькі, колькі і імпартны, тады каравулі Мясa 50, 60, 70 тыс. каштуе. Яно ўсяго толькі два дні захаўваецца. Куды яно пойдзе?» — ледзь не зрываецца на крык дэпутат Аляксандр ШАЦКІ. Гэта толькі некаторыя выказванні парламентарыяў, астатнія, у прынцыпе, гучалі ва ўнісон.

— Міністэрству даручана прааналізаваць праверненасць павелічэння аптвых адпускных цэн. Там, дзе адбыўся перакоас, будзе напраўлена, — запэўнівае спадар ЗабэЛА.

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

сілі вялікую групу вучоных і практыкаў з СССР. У складзе дэлегацыі быў і брасцік анкалог. Амбяржоўкалі рак лёгкіх: канцэпцыі, доведкі, дыскусіі, — пасяджэнне зацягнулася. А калі аб’явілі перапынак, саветка дэлегацыя — ледзь не ў поўным складзе — рынулася ў курылку. У клубач дыму амбяржоўкалі не працягвалася. Амерыканцы тым часам нешта зашушукаліся, замалыі рукамі, штосць адлі аднаму даводзіць.

А як перапынак скончыўся і сталі выходзіць на трыбуны нашы, ім пачалі задаваць дзўніны пытанні, недзе на студэнцкім узроўні. Спеціалі адчувалі сябе абражанымі, не разумелі, чаму ў іх пытаюць элементарнае. Потым усё паступова растлумачылася. Калі зааіянскія дактары убачылі, што рускія курыць, нехта там «дасведчаны» пусціў чутку, што гэта не дактары зусім, а пераапраўтаныя КДБісты. Ну не маглі яны ўсвядоміць, што медыкі з вучонымі ступенямі, якія ганьбуюць куранне як адну з прывіч хваробы, самі паліць. Потым

— Увядзенне свабодных цэн ні ў якім разе не паўплывала на рост гандлёвай надбаўкі, — абвяргае тэорыю парламентарыяў першы намеснік міністра гандлю. — Сярэдні памер гандлёвай надбаўкі (да ўвядзення свабодных цэн) па харчовых таварах складаў 16%, цяпер — 16,4%. Па нехарчовых быў 22,5%, стаў — 23,2%.

Аднак факт застаецца фактам — ціна на прадукты ў параўнанні з рэанейшымі сталі звышзвычайны. Чыноўнік падзяліў сваёй версій таго, што адбываецца. На яго думку, цэны выраслі не з-за гандлёвых надбавак, а за кошт фарміравання аптвых адпускных цэн, найперш на імпарце. Людзі «назапашваюць не грошы, а таварную масу» — так расцэньвае першы намеснік міністра наўняўную сітуацыю, якую іншак я масавым хапуном не назавеш, давайце глядзець праўдзе ў вочы.

Дзеля супакоення выступоўца нагадаў, што дзяржава рэгулюе цэны на сацыяльна значныя тавары. Аднак дэпутатаў, па ўсім відае, яму супакоіць не ўдалося. «Агракамбінат «Ждановічы» — 15 тысяч гуркі, у мінскай краме — 12 тысяч», бянжыцца дэпутат Ігар КАРПЕНКА. «Я згодная, што бананы купілі і прывезлі, таму яны падняліся ў цане. Але ж буркакі чаму? Нашы, беларускай вытворчасці, а на 8 тысяч за кг! І калі гаспадыня прыходзіць у краму, яна

УСЁ СВАЯДОМАЕ ЖЫЦЦЁ БУДАВАЦЬ — ГЭТА ПАДАРУНАК ЛЁСУ



«ЗАМЯШАЕМ ЭКСПАРТ БУДАЎНІЧЫХ ПАСЛУГ»

— Паважаны Абдулвагаб Ісакавіч, мінулы год быў заключным у пяцігоддзі. Атрымліваецца, што чарговае занясенне на Рэспубліканскую Дошку гонару адбылося не толькі па выніках 2010 года?

— Гэта таксама як бы ацэнка нашай дзейнасці за ўсю мінулую пяцігодку, на працягу якой калектыву працаваў вельмі напружана і эфектыўна. Асабіста я лічу, што апошнія пяць гадоў сталі самымі паспяховымі ва ўсёй гісторыі акцыянернага таварыства. Магчыма, таму, што ўдалося сфарміраваць калектыв, яко-му пад сілу любява складаныя задачы. Наша арганізацыя стваралася ў свой час як генпрадпрадчына, але на першых парах яе прысутнасць на аб'ектах не перавышала 50—55 працэнтаў. А зараз аб'ём выканання прац па ўласным сілах на любым аб'екце дасягнуў 90 працэнтаў. Знешнія фактары на нас фактычна не ўплываюць — маю на ўвазе залежнасць ад субпрадраччыкаў. Гэта дало свае станоўчыя вынікі ў сэнсе якасці і тэрмінаў будаўніцтва, мы вытрымліваем падпісанні з заказчыкамі дагаворы, і імідж «Гроднапрамбуд» рэзка ўзрос. Што ў сваю чаргу станаўча паўплывала на стабільнасць калектыву. А такі сур'ёзны паказчык, як прадукцыйнасць працы, у нас цяпер самы высокі ў будаўнічай галіне краіны — сярод аналагічных арганізацый. І не нізкі, чым у буйных заходніх фірмах. А ўжо ад яго прама залежыць заробатная плата, яна даволі высокая.

Калектыву адчувае да сябе давер з боку кіраўніцтва краіны, кіраўніцтва будаўнічай галіны і мясцовых органаў, нам даручаюць сур'ёзную работу. Практычна самая буйная і складаная аб'екты на тэрыторыі вобласці (ды і не толькі вобласці) даручаюцца «Гроднапрамбуду». У тым ліку нават эксперыментальныя. Скажам, гідраэлектрастанцыя на Нёмане, якую мы зараз узводзім, — гэта першы вопыт такога будаўніцтва ў Беларусі. Нават у гады Саветаў такіх аб'ектаў тут не ўзводзіліся. Гэта сведчыць, што мы, дзякуючы ўзроўню развіцця сваёй вытворчай базы, кадаравага патэнцыялу, змяшчаем эксперт будаўнічых паслуг. Калі б мы не ўзяліся за будаўніцтва гідраэлектрастанцыі, за яе павінны былі б узяцца расіяне альбо іранцы, чэхі ці кітайцы... Мае месца прамое экспертавання. А калі ўлічыць, што кошт аб'екта — амаль 300 мільярд, то мы эканомілі для краіны значную суму валютных сродкаў, недахоп якіх зараз адчуваецца.

Тое ж самае адбываецца з рэканструкцыяй цэментнага завода ў аб'яднанні «Краснасельскбудматэрыялы». Па сутнасці, будоўля новага завода. Агульнабудаўнічыя работы пад магутную тэхналагічную лінію і ўсю інфраструктуру пад яе таксама маглі выконваць замежныя калектывы, з якімі трэба было б разлічвацца валютай. Вельмі тонкая работа даверана нам, і гэта выклікае пачуццё павышанай адказнасці. У краіне ўзводзіцца новая магутнасць адначасова на трох цэментных заводах, і рашэннем галіновага міністэрства задача ўскладзена на тры буйныя аічынныя будаўнічыя фірмы — нашу, а таксама на «Салігорскпрамбуд» і «Гомельпрамбуд».

САМАКРЫТЫЧНЫ ПАДЫХОД ДАЕ АДЧУВАННЕ ПЕРСПЕКІВЫ

— Дазвольце пытанне цалкам сучаснае: вынікі работы за мінулы год маглі быць крышчав лепшымі? Калі так, то што вас стрымлівала, што перашкодзіла?



Піянерная база ў Астраўцы.



Генеральны дырэктар ААТ «Гроднапрамбуд» Абдулвагаб ВАГАБАЎ (першы справа) разам з намеснікам міністра архітэктуры і будаўніцтва РБ Сяргеем ЛАСТАЧКІНЫМ (другі злева) на новабудуолі ў Краснасельскім.

— Мы заўсёды імкнёмся быць самаккрытычнымі, гэта дае адчуванне перспектывы. Лічу, што ў арганізацыйным плане змаглі зрабіць далёка не усё, маглі і павінны былі працаваць лепш, і гэта пакідае поле дзейнасці для далейшага ўдасканалення вытворчага працэсу. Капітальнае будаўніцтва — гэта асноўныя фонды, гэта багацце дзяржавы. Пры будаўніцтве заўсёды павінны быць тэхналагічнасць, паслядоўнасць, грамацкая арганізацыя... Я не буду спасылкацца на нейкія знешнія фактары, вельмі не люблю гэта рабіць. Трэба шукаць унутраныя рэзервы, а яны заўсёды ёсць. Нам не перашкоду дзіў працаваць нават сусветны эканаміка.



НА БУДАЎНІЦТВЕ ГРОДЗЕНСКОЙ ГЭС Адвечную плынь Нёмана неўзабаве перакрые пласціна. Бригадзір БУ-142 Іосіф ЗАРЫХТА і прараб Андрэй ДЗМІТРЭНКА. Такой прыгажуняй і працаўнічай будзе новая гідраэлектрастанцыя.



Намечныя крызіс. Эканамічны крызіс балюча б'е ў першую чаргу па слаба развітых арганізацыях. Нас у пэўнай ступені абараняла наша шматфункцыянальнасць, шматпрофільнасць, узаемамяняльнасць вытворчых падраздзяленняў.

СТРУКТУРА ЗАКАЗАЎ РОЗНАЯ, ЯК І САМО ЖЫЦЦЁ

— Аднак на наступнае пытанне можа многае патлумачыць: ці растуць у вашых падраздзяленнях аб'ёмы работ? — Аб'ёмы ўзрастаюць кожны год, і ў асноўным — за кошт росту прадукцыйнасці працы (недзе працэнтаў на 75). І толькі на 25 — за кошт колькасці прырастэнняў, прамяпцоў для будучай АЭС, новай магутнасці цэментнага завода ў Краснасельскім, а гэта аб'ект нават больш буйны, чым ГЭС... Але ў структуры заказаў значнае месца сапраўды займаюць і жыллё, і сацыяльныя аб'екты — у тым ліку дзіцячыя сады, установы аховы здароўя. Прынамсі, у абласным цэнтры на патрэбы медыцыны працуем у асноўным мы. Атрымалі, можна сказаць, дадатковую спецыялізацыю. Заркамандвалі сябе з лепшага боку яшчэ на будаўніцтве дзяганацыянага корпусу абласной балычкі, шэрагу гарадскіх паліклінік, а пазней — абласнога псіха-неўралагічнага дыспансэра, і цяпер нам давяраюць рамонт, рэканструкцыю і ўзвядзенне новых аб'ектаў аховы здароўя. У апошні час пабудаваны абласны кардыялагічны цэнтр.

Варта нагадаць, што першапачаткова «Гроднапрамбуд» стварыўся для ўзвядзення ў рэгіёне хімічных гігантаў — вытворчых аб'яднанняў «Гродна Азот» і «Хімвалакно». Затым калектыву давялося будаваць тонкакуноны камбінат, завод такарных патронаў, Гродзенскі завод аўтаагрэгатаў, гармалзавод, птушкафабрыку ў Скідалі. З кожным годам прафесіяналізм рос, таму пашыралася спецыялізацыя, і «Гроднапрамбуд» змог запісаць сабе ў актыўны

— Падчас нашай сустрэчы яшчэ ў пачатку 2009 года вы казалі, што калі параўноўваць з самым пачаткам пяцігодкі, то аб'ёмы работ, выкананыя ўласнымі сіламі, падвоіліся. Такія дынаміка захоўвалася і на працягу апошніх двух гадоў? — За пяцігодку аб'ёмы ўзраслі ў 3,8 раза. Але калі гаворым пра рост аб'ёмаў, то трэба мець на ўвазе і тую акалічнасць, што пастаянна павялічваецца набор заказаў, колькасць заключаных дагавораў на ўзвядзенне тых ці іншых аб'ектаў, іх рэканструкцыю і гэтак далей. Што само па сабе сведчыць: краіна будоўля, а значыць — развіваецца яе эканоміка.



Пад гэты прынцып мы сфарміравалі сваю структуру і працягваем удасканальваць яе. У выніку сёння ў склад акцыянернага таварыства ўваходзяць чатыры буйныя генпрадпрадчыны падраздзяленні — БУ-142, БУ-188, БУ-210 і БУ-211; аддзелнае БУ-221; падраздзяленне механізацыі будаўнічых работ УМСР-134; упраўленне вытворча-тэхналагічнай камплекцыі УПТК, якое па сутнасці з'яўляецца шматпрофільным прадпрыемствам. А таксама завод жалезабетонных канструкцый, праектна-тэхнічнае ўпраўленне (нашк кажучы, праекты інстытут), вытворча-будаўнічае ўпраўленне «Спецбудмантаж», будаўнічае ўпраўленне «Спецэнерг». Калектывамі кіруюць такія вопытныя арганізатары вытворчага, як Павел Антонавіч Шыдлоўскі, Мікалай Аляксандравіч Кісель, Аркадзь Ісакавіч Бедны, Лўген Пятровіч Шышко, Дзмітрый Іванавіч Чылек, Аляксандр Удзіміравіч Трусы, Анатоль Міхайлавіч Віцэнчык, Павел Меціслававіч Карольчык і іншыя.

Завяршаюць пералік структурных падраздзяленняў гандлёвы дом са сваімі магазінамі і прадпрыемствамі харчавання і жыллёва-эксплуатацыйнай кантора (яна адказвае за 5 інтэрнатаў і два жылля дамы). З 1 мая аб'яднаны тры дзве структуры, бо задачы, якія яны вырашаюць, роднасныя. Спядзяемся на кардынальнае паліпшэнне аслбгуювання інтэрнатаў, а таксама што наша гандлёва-камунальнае прадпрыемства зможа атрымаць крыху большыя афаротныя сродкі.

Сёньня таксама мелдункі і стаматалагічнае аддзяленне. Калі вярнуцца да тэмы ўніверсальнасці, то асвойваем таксама новыя для сябе віды дзейнасці. Напрыклад, асвоілі аддзелку паверхняў гранітам, вытворчасць пенаполіэстэролу, выраб і мантаж металаканструкцый з палімерным пакрыццём, мантаж лакальна-выліцальных сетак, сістэм супрацьпажарнай аўтаматыкі, сувязі і электрарабаспячэння, пажарна-ахоўнай сігналізацыі. Як бачыце, дасканаласці канца няма.

ЦЭЦ-2, узлётна-пасадачную паласу Гродзенскага аэрапорта і шматлікія аб'екты сацыяльна-бытавога прызначэння: школы, сады, унікальны Лядовы палац у абласным цэнтры, школу алімпійскага рэзерву, фізкультурна-аздараўленчы комплекс «Юбілейны» і гэтак далей. З пачаткам года мы скажам, што калектыву падставіў плячо падчас чарнобыльскай бяды, а калі здарыўся землетрус у Арменіі, то было створана спецыялізаванае ўпраўленне, і нашы бригады на працягу двух гадоў дапамагалі аднаўляць разбураны Кіравакан.

Затым былі складаныя для эканомікі краіны гады, калі новыя прамысловыя прадпрыемствы не будаваліся, і мы пе-



— Дзівіцца ваша шматпрофільнасць, вы даўно перасталі быць толькі генпрадпрадчынай агульнабудаўнічай арганізацыяй... — У калектыве ёсць жыццёвыя прынцыпы, які можна сфармуляваць так: умець усё і выконваць усё. Сёння нельга раскідацца аб'ёмамі. Гэтая пазіцыя дае нам пэўную незалежнасць ад іншых, што дазваляе працаваць у больш сціслыя тэрміны, дабівацца зладжаннага ўзаемадзеяння будаўнічых падраздзяленняў і больш высокай якасці работ.

— Дзівіцца ваша шматпрофільнасць, вы даўно перасталі быць толькі генпрадпрадчынай агульнабудаўнічай арганізацыяй... — У калектыве ёсць жыццёвыя прынцыпы, які можна сфармуляваць так: умець усё і выконваць усё. Сёння нельга раскідацца аб'ёмамі. Гэтая пазіцыя дае нам пэўную незалежнасць ад іншых, што дазваляе працаваць у больш сціслыя тэрміны, дабівацца зладжаннага ўзаемадзеяння будаўнічых падраздзяленняў і больш высокай якасці работ.

Так што, як бачыце, спецыялізацыя, копа прафесійных інтарэсаў у нас няма што ні ёсць шырока.



ГАЛОЎНЫ ПРЫНЦЫП: УМЕЦЬ УСЁ І РАБІЦЬ УСЁ

— Дзівіцца ваша шматпрофільнасць, вы даўно перасталі быць толькі генпрадпрадчынай агульнабудаўнічай арганізацыяй... — У калектыве ёсць жыццёвыя прынцыпы, які можна сфармуляваць так: умець усё і выконваць усё. Сёння нельга раскідацца аб'ёмамі. Гэтая пазіцыя дае нам пэўную незалежнасць ад іншых, што дазваляе працаваць у больш сціслыя тэрміны, дабівацца зладжаннага ўзаемадзеяння будаўнічых падраздзяленняў і больш высокай якасці работ.

— Дзівіцца ваша шматпрофільнасць, вы даўно перасталі быць толькі генпрадпрадчынай агульнабудаўнічай арганізацыяй... — У калектыве ёсць жыццёвыя прынцыпы, які можна сфармуляваць так: умець усё і выконваць усё. Сёння нельга раскідацца аб'ёмамі. Гэтая пазіцыя дае нам пэўную незалежнасць ад іншых, што дазваляе працаваць у больш сціслыя тэрміны, дабівацца зладжаннага ўзаемадзеяння будаўнічых падраздзяленняў і больш высокай якасці работ.



— Што вашы падраздзяленні будоўляюць у сельскай мясцовасці, Абдулвагаб Ісакавіч? — Мы актыўна ўдзельнічаем ва ўсіх праграмах па салу. Летас уяві амаль 4000 квадратных метраў жылля, у асноўным гэта аднакватэрныя дамы сядзібнага тыпу. Што датычыць вытворчых будынкаў, то першую ферму на 1200 гадоў у вобласці, якая працуе па новай тэхналогіі, пабудавалі ў Лідскім раёне мы, яна так і называецца — «XXI стагоддзе». Адсюль пайшла ў краіне добрая мода на новыя малочагаварныя комплексы. Гэтую лінію працягваем, летас будавалі, калі не памыляюся, тры фермы, сёлета зноў у рабоце тры. Так што ў сельскагаспадарчым будаўніцтве таксама маем вопыт. З буйных аб'ектаў можна назваць крухмальны завод і рэканструкцыю мясцовага кансервавага завода... Удзельнічаем ва ўзвядзенні практычна ўсіх буйных аб'ектаў агра-прамысловага комплексу. Улічваючы дзяржаўную важнасць задачы, пачалі выпуск жалезабетонных вырабаў для сельскага будаўніцтва: на сваім заводзе ЖБК наладзілі выраб страпільных фермаў, так званых клошачнікаў, пліт пакрыццяў, сценавых панэляў.

— Што вашы падраздзяленні будоўляюць у сельскай мясцовасці, Абдулвагаб Ісакавіч? — Мы актыўна ўдзельнічаем ва ўсіх праграмах па салу. Летас уяві амаль 4000 квадратных метраў жылля, у асноўным гэта аднакватэрныя дамы сядзібнага тыпу. Што датычыць вытворчых будынкаў, то першую ферму на 1200 гадоў у вобласці, якая працуе па новай тэхналогіі, пабудавалі ў Лідскім раёне мы, яна так і называецца — «XXI стагоддзе». Адсюль пайшла ў краіне добрая мода на новыя малочагаварныя комплексы. Гэтую лінію працягваем, летас будавалі, калі не памыляюся, тры фермы, сёлета зноў у рабоце тры. Так што ў сельскагаспадарчым будаўніцтве таксама маем вопыт. З буйных аб'ектаў можна назваць крухмальны завод і рэканструкцыю мясцовага кансервавага завода... Удзельнічаем ва ўзвядзенні практычна ўсіх буйных аб'ектаў агра-прамысловага комплексу. Улічваючы дзяржаўную важнасць задачы, пачалі выпуск жалезабетонных вырабаў для сельскага будаўніцтва: на сваім заводзе ЖБК наладзілі выраб страпільных фермаў, так званых клошачнікаў, пліт пакрыццяў, сценавых панэляў.

— Дзівіцца ваша шматпрофільнасць, вы даўно перасталі быць толькі генпрадпрадчынай агульнабудаўнічай арганізацыяй... — У калектыве ёсць жыццёвыя прынцыпы, які можна сфармуляваць так: умець усё і выконваць усё. Сёння нельга раскідацца аб'ёмамі. Гэтая пазіцыя дае нам пэўную незалежнасць ад іншых, што дазваляе працаваць у больш сціслыя тэрміны, дабівацца зладжаннага ўзаемадзеяння будаўнічых падраздзяленняў і больш высокай якасці работ.



Такія жылля дамы ў мікрааёне Вішнявец-5 ўзялі бригады «Гроднапрамбуд».



Галоўны архітэктар праекта (ГАП) Ірына ЖУКАВА з архітэктарамі Вольгай МІХНЕВІЧ, Аляксандрам РУДОМІНЫМ, Лідзіяй ШЧАСНАЙ і Кацярынай ДРАЧОВАЙ.

АД АСТРАЎЦА ДА ШКЛОВА

— Геаграфія вашых работ — толькі Гродзенская вобласць? — Перш за ўсё вобласць, але нас у выпадку неабходнасці запрашаюць папрацаваць на важнейшых аб'ектах рэспублікі. Працавалі, напрыклад, на «МінскАрэне» і на ўзвядзенні фабрыкі газетнай паперы ў Шклове — дапамагалі калегам. У прынцыпе, у нас высокая загрузанасць і дома, але ад выгядных заказаў не адмаўляемся. Будуць такія заказы з суседняй Расіі — уважліва разгледзім. Тым больш што з'яўляемся членам «Міжнароднага аб'яднання будаўнікоў» (РФ) і атрымалі ліцэнзію на выкананне будаўнічых работ у Расійскай Федэрацыі.

Зараз завяршаем будаўніцтва піянернай базы АЭС. Там ствараецца вытворчая база, вядзецца пракладка магістральных і ўнутрыкватэрных сетак. Чыгуначная пад'язныя шляхі да Беларускай АЭС былі для нас абсалютна нявыклікальным аб'ектам, але Беларуская чыгунка даверыла, і цяпер выканана больш чым палова работ. Нашы бригады працуюць на крухмальным заводзе, летам павінны яго ўвесці. Будуць буйная птушкафабрыка ў Гродзенскім раёне, а таксама комплекс памежнай заставы ў Воранаўскім раёне. Плюс рэканструкцыя пункта пропуска ў Прывалках (мытны пераход). Ну і жыллё: узводзім фактычна адначасова 12 шматкватэрных жылых дамоў.

У блізкай перспектыве — рэканструкцыя чыгуначнага вакзала, а гэта твор горада, нават вобласці. Пачаць павінны сёлета, а ўжо наступнай вясной — завершыць работы. У вобласці ёсць некалькі аб'ектаў так званых «доўгабуду», які цягнуцца яшчэ з саветаў часоў. У прыватнасці, станцыя пералівання крыві. Губернатар, Сямён Барысавіч Шапіра, знайшоў патрэбныя сродкі, мы ўжо пачалі там працаваць і ў наступным годзе будзем узводзіць. Хірургічны корпус абласной дзіцячай балычкі таксама не малы аб'ект, работы на ім завяршаем у чэрвені. Вядзем рэканструкцыю абласной інфекцыйнай балычкі.

ЗАПРАСІЛІ ДА СЯБЕ КАЛЕГІЮ МІНІСТЭРСТВА

— У сувязі з пастаянным ростам аб'ёмаў ці нарочтавае вы колькасць працуючых? — Два гады назад у аб'яднанні працавала тры тысячы, зараз 3600 чалавек.



Прадукцыя, якую выпускае калектыв УВТК, пастаўляецца і на экспарт.



Чэмпіён свету па гравым спорце Яўген НАЗАРЭВІЧ працуе на заводзе ЖБК аператарам скобагібачнай устаноўкі.



Кардыялагічны цэнтр пасля рэканструкцыі.



Гэта далёка не ўсе сведчанні працоўных перамог.

І ў той жа час назіраецца некаторы дэфіцыт работнай сілы. Гэта пры тым, што зарплата добрая — зара ты яна прыкладна два з паловай мільёны. Цякучасць кадрую ў структурных падраздзяленнях невысокая, так што калектывы можна лічыць стабільным. Складанасць у тым, што рэзерв работнай сілы, які ў вобласці быў, мы, маючы сказаць, выбралі. Робім усё для таго, каб прыцягнуць спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыяй, а падрыхтоўку рабочых прафесій вядзем у брыгадах.

Лічым, што работчыя рукі патрэбна належным чынам «узброіць», таму не шкадуем сродкаў на тэхнічную аснашчванасць сваіх падраздзяленняў, на ўкараненне новых тэхналогій. А новыя тэхналогіі — гэта зноў жа высокапрадукцыйныя машыны і механізмы. Энергаэфектыўныя, энерганасачныя, і аддача ад іх сур'ёзная. Вось адна бярэцца самая высокая прадукцыйнасць працы сярод аднатэльных арганізацый міністэрства. Перада мною — зводная табліца, па якой відаць, што мы на першым месцы, потым ідзе трэці № 3. У нас выпрацоўка на аднаго працуючага летас склала 131 мільён рублёў, у іх — 119 мільёнаў.

Калі я гаварыў пра ўнутраныя рэзервы, то меў на ўвазе і інжынерна-эканамічную падрыхтоўку — гэта калі ўсё разлічана, калі на аб'ектах брыгады не чакаюць цэглу, раствар, іншыя матэрыялы, а атрымліваюць іх свечасова. Калі вымушаныя прастаюць няма, механізмы належным чынам загрузаны, а забяспечанасць матэрыяльна-тэхнічнымі рэсурсамі — на ўзроўні, то гэта ўжо чыстай вады здаровай эканоміка. Адсюль і прыбытак, і рэнтабельнасць, і фондаадача. Брыгады таксама ведаюць агульную цану аб'екта, цану сваіх апераций, уяўляюць, на чым можна эканоміць пры высокай якасці працы і колькі яны атрымаюць за сваю працу. Франтавая прыказка, што радавы і генерал павінны ведаць свой манеўр, цалкам падыходзіць і для нас. Такіх перадумоў поспеху шмат, і ва ўпраўленнях староніца іх выконваюць. Асабіста ў мяне такое правіла: калі нейкае падраздзяленне дае збой, мы адразу пачынаем глядзець інжынерна-эканамічную падрыхтоўку на іх аб'ектах. Як правіла, заўсёды дапамагаем.

Гэта цэлы кірунак работ, і мы змаглі істотна ўзмацаваць яго, калі цесна ўзв'язалі з патрабаваннямі міжнароднай сістэмы менеджменту якасці ISO 9001-2001. Мы адны з першых сертыфікавалі яе яшчэ ў 2004 годзе і пераканаліся, што ад яе залежыць не проста якасць будаўніцтва, а якасць функцыянавання ўсёй арганізацыі. Гэта тая ж самая інжынерна-эканамічная падрыхтоўка вытворчасці па чыста еўрапейскіх канонах, дзе ўлічана ўсё, у тым ліку месца і роля кіраўніка працэсу, які пастаянна валодае сітуацыяй, наогул роля кадраванага фактара. Два гады таму на нашай базе была праведзена калегія Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва краіны менавіта па гэтай комплекснай тэме.

ЛІНІЯ ПАВОДЗІН ВА ЎМОВАХ РЫНКУ

— Як вы ставіцеся да лозунга «Купляйце беларускі?»

— Якасць беларускіх будаўнічых матэрыялаў добрая, яны карыстаюцца попытам, у тым ліку за мяжой. На май рэзіме, у Дагестане, дзе хапае турэцкай, кітайскай і еўрапейскай прадукцыі, тыя ж беларускія дзверы і вокны карыстаюцца попытам. Там давер да будаўнічых матэрыялаў з Беларусі надзвычай высокі. Да мэблі, крышталь... Існуе такое перакананне, што беларусы халтурна не робяць. І гэта заўсёды прыёмна бачыць і чуць.

Я згодны са сваімі землякамі. Мы таксама шырока карыстаемся беларускімі будаўнічымі матэрыяламі на сваіх аб'ектах. Зараз пайшла і добрая беларуская будаўнічая тэхніка. Практычна ўсё, што выпускаецца ў Беларусь, у нас ёсць. Напрыклад, вежавыя краны — усё магілёўскае. Нармальна працуюць аўтаматычныя краны і самазвальная тэхніка. А грузавыя машыны наогул шудоўныя, таму ў нас эксплуатацыя толькі яны. Мы зараз рынкуем прынады пад сваё «крыло» калгас у Шчучынскім раёне, то я цікавіўся і ведаю, што і сямлікі, і каскі, і трактары, і плугі з айнайчымі маркэй здольныя з поспехам працаваць на палях, і мы зараз вядзем іх закуп. Разумею, што вёска — фундамент

народнагаспадарчага комплексу, і ёй трэба дапамагчы па-спраўнаму.

— У вас шмат заказаў, гэта відавочна. А ці ўзялі б вы новыя, ці зацікаўлены вы ў далейшым нарошчванні іх колькасці?

— Зацікаўлены, новыя возьмем ахвотна і будзем працаваць па поўную сілу. Пад колькасць заказаў, пад аб'ёмы работ мы заўсёды аператыўна нарошчваем свае магутнасці, нарошчваем «мускулы». І потым, па меры здачы аб'ектаў, не знікаем тэмпл, не адпраўляем людзей адпачываць. Мы зараней знаходзім новыя аб'ёмы і прырастаем далей — людзьмі, тэхнікай, вопытам, ведамі, грашыма, калі хочаце. Мы выбралі для сябе такую стратэгію і тактыку паводзін ва ўмовах рынку. Лічым, што гэта правільная лінія паводзін, эканамічна апраўданая. Яна трымае ў напружанні ўсё кіраўніцтва, усю каманду, службу маркетынгу, вымушае глядзець наперад, шукаць шляхі прымянення шматтысячнаму калектыву. На нас працуюць і станочны імідж, бо існуе давер да акцыянернага таварыства з боку дзяржаўных структур

Будаўнікі падчас рэстаўрацыі будынка на адной з цэнтральных вуліц Гродна пастараліся пакінуць усё прыкметы «даўніны глыбокай».



і прыватных кампаній, якія ўмеюць лічыць свае грошы і хочун пабудаванага надзеяна і ў тэрмін. Гэты давер мы заваўдвалі шматгадовай сумленнай працай.

САМЫЯ ЛЕПШЫЯ НЯВЕСТЫ

— Сёння ў вас дзень прыёму па асабістым пытанням.

— На такіх прыёмах уздымаюцца ў асноўным пытанні бытавога характару. Але мы стараемся не чакаць дня прыёму, вырашаем у рабочым парадку. Я на аб'ектах заўсёды цікавіўся, калі вітаюся з людзьмі, якія ёсць да мяне пытанні. Прынцып такі: што можаш зрабіць сёння

ставіць і будаўніка, за яго падвіжніцтва. На ваш погляд, вечны абавязак чалавека будаваць — гэта яго цяжкі крыж ці блага?

— Гэта вялікая радасць і ганаровы абавязак перад наступнымі пакаленнямі. Будаўнік — самы паважаны чалавек: і ў сям'і, і ў грамадстве. У нас кажуць так: Бог стварыў Зямлю і чалавека, а ўсё астатняе — будаўнік. Гэта вельмі прэстыжная прафесія. Нялёгка, безумоўна. У мінулыя доволі суровую зіму мы масава прымалі на сваіх аб'ектах бетон на 800 кубу ў суткі, — ішло бесперапыннае бетанаванне, а ўночы было да 27 градусаў марозу. Мы не маглі стаяць і чакаць вясну. Так працавалі і на Краснасельскім, і на ўзвядзенні гідрэлектрастанцыі — усю зіму прымалі высокамарачны бетон. І якасць работ пры гэтым заставалася самай высокай, бо існуюць спецыяльныя тэхналогіі, існуюць навуковыя рэкамендацыі, дзякуючы якім тэмпература бетону заставалася плюс 20 градусаў. Грэлі, вядома, але энергызатраты там нявялікія за кошт таго, што мы прыйшлі на аб'екты належным чынам падрыхтаванымі. Прастоі абыйшліся б у намогна большыя грошы.

Я заўсёды кажу сваім маладым рабочым: майце на ўвазе, што будаўнік — самы лепшы жаніх, бо ён пабудуе сваёй сям'і Дом. І самыя лепшыя нявесты працуюць у будаўнічых брыгадах. Нядаўна ў чарговы раз быў у Астраві, пытаюся там у маладзёных дзв'юхатак

з нашага ўпраўлення: якія да мяне пытанні? Няма пытанняў, адказваюць. А калі я не паверыў, тады жартам кажуць: а вось мы ўтраіх — незамужнія, даможаць? Давалася паабцаць. Так што праз старэйшую газету краіны — праз «Звязду» запрашаем майстравітых хлопцаў да сябе на працу, нявест для вас мы вырасілі. Харошыя нявесты, самыя лепшыя. Але майце на ўвазе — абы за каго не аддадзім, дзвядцятка сумленна працаваць! Так, як увесь наш калектыв.

На заканчэнне гутаркі Абдулгаб Ісакавіч Вагабай падкрэсліў: Безумоўна, мы задаволеныя вынікамі сваёй працы. Няма намагацца не прападаюць дарэмна. І ў той жа час

акта ў сталічным метро, усе разумелі дзікасць гэтага ўчынку, мы правялі збор сродкаў у дапамогу пацярпелым і сям'ям загінулых.

У выхаванні калектыву акцэнт робіцца на індывідуальнай рабоце, і пачынаецца яна, калі чалавек прыходзіць уладкоўвацца да нас. Кадравікі лічаць сваім абавязкам расказаць, у які калектыв ён трапіў, якія тут парадкі і традыцыі, чым мы ганарымся, і чаму з самага пачатку варта арыентавацца на сумленную працу і законапаступна паводзіць.

Асабліва ўвага — маладому папуўненню. І пачынаем не толькі з азоў прафесіі, але і з фарміравання характару. У ролі галоўных выхавальцаў выступаюць кіраўнікі вытворчых падраздзяленняў, лінейныя спецыялісты, майстры, прарабы. Асабліва роля адрозніваецца брыгадм, персанальна брыгадзёр, а таксама настаўніку, якія штодня побач і могуць уплываць на найбольш эфектыўна. І персанальна адказваюць як за вытворчую, тэхналагічную дысцыпліну, ахову працы, тэхніку бяспекі, так і за маральныя якасці папуўнення. У складаных выпадках падключваюцца саветы прафлактыкі, іншыя грамадскія фарміраванні.

Пасля працяглага перапынку ў 2005 годзе мы зноў прынялі да сябе першых маладых спецыялістаў. За гэты час многія з іх стварылі сям'і, пабудавалі ўласныя кватэры, сталі майстрамі сваёй справы. Безумоўна, мае месца і адсёў, бо нехта зразумеў, што заняўся не сваёй справай. Той высокі рытм, які пануе ў нашай арганізацыі, не кожны можа вытрымаць. Але большасць працуе, і працуе нармальна. І ўжо выхоўвае маладога папуўненне, вучыць яго карпаратыўнасці — у лепшым сэнсе гэтага слова. Прышоў на працу — трэба працаваць.

Нават у самыя складаныя для будаўнічага комплексу Беларусі гады ў «Гроднапрамбудзе» не спынялася працоўнае саперніцтва пад дэвізам «Кожная брыгада — свой рубж» з даступнымі для нас формамі маральнага і матэрыяльнага заахвочвання. Ідэя ў тым, што ў гэтай прывічнай ячэйцы вялікага калектыву ўсе разам адказваюць за вынік работы. І калі падводзіцца вынікі, то ўлічваюцца ўсё, пачынаючы ад дысцыпліны і заканчваючы выкананнем плавных паказчыкаў — пералік параметраў вялікі. На спецыяльным стэндзе вы сёння бачылі пераможцаў саперніцтва за першы квартал 2011 года. Першае месца заваявала брыгада А.А. Мартыненкі з БУ «Спецэнерга», другое — брыгада І.І. Зарытых з БУ-142, трэцяе — брыгада І.І. Рачкоўскага, таксама з БУ-142. Наступным разам гэта будучыя лідэры, такая пераёмнасць падтрымлівае дух здаровага саперніцтва, і гэта яшчэ адзін даволі адчувальны стымул. А ў вестыбюлі агульную ўвагу прыцягвае Дошка гонару з калярвымі партрэтамі лепшых нашых працоўных. Гэта наша эліта, на іх раўняецца калектыв.

Чалавечы фактар імкнемся задзейнічаць у ўсёх узроўнях — задачы вырашаць лягчэй. У нас на заводзе дастаткова буіны калектывы, з вельмі шырокім наборам прафесій, і я б сказаў — з не менш шырокім «наборам» характараў. Але цякучасць кадрую невялікая. Знаць, характары прыцяраюцца адзін да другога, прымаюць адзін другога, тым больш што мы, адміністрацыя, стараемся ўваходзіць у сітуацыю кожнага...

Адным словам, мы павінны так паклапаціцца пра высокую якасць будынкаў і збудаванняў і так забяспечыць даўгавечнасць іх эксплуатацыі, каб усё расходи на іх узвядзенне апраўдаліся. А таксама пастаянна ўплываць на якасць будаўнічых работ і прадукцыйнасць працы на аб'ектах.

Зара праектум тыповае, гэта значыць шматпавярховае, з усімі выгодамі жылля для мікрараёнаў Паўднёвы і Вішнявец абласнога цэнтра; праектум сучасныя малочнатаварныя фермы для гаспадаркаў Гродзеншчыны, птушкарфабыку. А па нашых індывідуальных праектах будучы ўзводзіцца (ці ўжо ўзводзіцца) гандлёвыя цэнтры сеткі «Алім», аб'екты прадарожнага сэрвісу, будынак цэнтральнай банальні для Ваўкавыска, будынак раўнай падатковай інспекцыі ў Гродна. Апошнія два аб'екты — прыклады вельмі творчага падыходу праекціроўшчыкаў, так што цалкам магчымы ўдзел і перамогі ў конкурсах.

Мы лічым прывяржэннем для сябе такі, як нам здаецца, інтэраваны напрак, як культура вытворчасці, бо дзе ёсць культура вытворчасці, там прысутнічаюць і вытворчая дысцыпліна, паважлівая адносіны да патрабаванняў сістэмы менеджменту якасці, што грунтуецца на міжнародных стандартах. Свядома завастрыві ўвагу калектыву на гэтым стратэгічным напрамку, аб'явілі конкурс па культуры вытворчасці, вынікі яго падвядзім штомесечна і прысуджам, бывае, не адно, а нават два першыя месцы. Пераможцаў заахвочваем матэрыяльна.

Каб калектывы мог спакойна, з поўнай аддачай працаваць, належную ўвагу ўдзяляем далейшаму тэхнічнаму перааснашчэнню цэху і ўчасткаў. Запланавалі на гэты год рэканструкцыю вытворчых магутнасцяў, якая дазволіць нам зрабіць новы крок па нарошчванні выпуску неабходнай будаўнічыму комплексу краіны прадукцыі пры захаванні еўрапейскай якасці.

Галоўнае — перамога не ў конкурсе, а ў жыцці

Начальнік праектнага ўпраўлення Ян ЗАМАН:

— Практыка паказвае, што праектныя інстытуты Беларусі пастаянна загружаны работай, і каб такую буйную арганізацыю, як «Гроднапрамбуд» не стрымлівала адсутнасць праектна-каштарнага дакументацыі на нейкія аб'екты, было створана ўласнае праектнае ўпраўленне. Задача — аператыўна вырашаць пытанні праектавання шматлікіх аб'ектаў, дагаворы на ўзвядзенне якіх заключаны. Прычым мы павінны працаваць так, каб забяспечыць зніжэнне сабекошту будаўніцтва за кошт пастаяннага ўдасканалення праектных рашэнняў. У заданні па новай тэхніцы і тэх-

цэнтаў 30 прадукцыі адпраўляем на экспарт. У тым ліку ў Расію — у Калінінград. Заказы для старонніх арганізацый даюць нам поле для маневра — выконваем іх, калі аб'екты «Гроднапрамбуд» ўкамплектаваныя нашай прадукцыйнай цалкам, і маем яшчэ сілы, час і сыравіну, каб прапрацаваць дадаткова. У абласным цэнтры акрамя нас ёсць адна тыпныя прадпрыемствы, але тэмпы і аб'ёмы будаўніцтва ў горадзе і вобласці такія, што працы хапае ўсім. І мы з калегамі лічым сябе не канкурэнтамі, а дзелавымі партнёрамі. Больш выйграем, калі ўзаемадзейнічаем — дапамагем металам, вырачаем адзін аднаго маставымі палямі (сваімі), мяняемся аснасткай, а бывае, што і заказамі. Для рынчанай эканомікі гэта не вельмі характэрна, праўда? Проста на ўласным прыкладзе пераканаліся: партнёрска адносіны — вялікая сіла.

І наогул, пры любой тэхнічнай узабраенасці вытворчага калектыву (а ў нас тэхнічная аснашчанасць вельмі высокая) фактар таварыскасці, чалавечнасці, людскасці — сур'ёзны рэзерв. У тым ліку і ў адносінах унутры самога калектыву. Гэта ў традыцыях і завода



Святлана БЕКЕР, Людміла ЛАЗАВІЦКАЯ і Ірына ДУБРОЎСКАЯ працуюць у вытворча-эканамічным аддзеле БУ-188.

ЖБК, і ўсяго аб'яднання. Калі ёсць парашаць лягчэй. У нас на заводзе дастаткова буіны калектывы, з вельмі шырокім наборам прафесій, і я б сказаў — з не менш шырокім «наборам» характараў. Але цякучасць кадрую невялікая. Знаць, характары прыцяраюцца адзін да другога, прымаюць адзін другога, тым больш што мы, адміністрацыя, стараемся ўваходзіць у сітуацыю кожнага...

Адным словам, мы павінны так паклапаціцца пра высокую якасць будынкаў і збудаванняў і так забяспечыць даўгавечнасць іх эксплуатацыі, каб усё расходи на іх узвядзенне апраўдаліся. А таксама пастаянна ўплываць на якасць будаўнічых работ і прадукцыйнасць працы на аб'ектах.

Зара праектум тыповае, гэта значыць шматпавярховае, з усімі выгодамі жылля для мікрараёнаў Паўднёвы і Вішнявец абласнога цэнтра; праектум сучасныя малочнатаварныя фермы для гаспадаркаў Гродзеншчыны, птушкарфабыку. А па нашых індывідуальных праектах будучы ўзводзіцца (ці ўжо ўзводзіцца) гандлёвыя цэнтры сеткі «Алім», аб'екты прадарожнага сэрвісу, будынак цэнтральнай банальні для Ваўкавыска, будынак раўнай падатковай інспекцыі ў Гродна. Апошнія два аб'екты — прыклады вельмі творчага падыходу праекціроўшчыкаў, так што цалкам магчымы ўдзел і перамогі ў конкурсах.

Мы лічым прывяржэннем для сябе такі, як нам здаецца, інтэраваны напрак, як культура вытворчасці, бо дзе ёсць культура вытворчасці, там прысутнічаюць і вытворчая дысцыпліна, паважлівая адносіны да патрабаванняў сістэмы менеджменту якасці, што грунтуецца на міжнародных стандартах. Свядома завастрыві ўвагу калектыву на гэтым стратэгічным напрамку, аб'явілі конкурс па культуры вытворчасці, вынікі яго падвядзім штомесечна і прысуджам, бывае, не адно, а нават два першыя месцы. Пераможцаў заахвочваем матэрыяльна.

Галоўнае — перамога не ў конкурсе, а ў жыцці

Начальнік праектнага ўпраўлення Ян ЗАМАН:

— Практыка паказвае, што праектныя інстытуты Беларусі пастаянна загружаны работай, і каб такую буйную арганізацыю, як «Гроднапрамбуд» не стрымлівала адсутнасць праектна-каштарнага дакументацыі на нейкія аб'екты, было створана ўласнае праектнае ўпраўленне. Задача — аператыўна вырашаць пытанні праектавання шматлікіх аб'ектаў, дагаворы на ўзвядзенне якіх заключаны. Прычым мы павінны працаваць так, каб забяспечыць зніжэнне сабекошту будаўніцтва за кошт пастаяннага ўдасканалення праектных рашэнняў. У заданні па новай тэхніцы і тэх-

налогіі на кожны наступны год прадугледжаны на гэты конт канкрэтныя лічы.

Гэта прымушае нас актыўна шукаць і закладваць у праекты новыя будаўнічыя матэрыялы, у тым ліку кампазіты, новыя маркі сталі, бетонаў, наогул прагрэсіўныя рашэнні, за якімі стаяць навуковыя распрацоўкі — таг ж ННПЦСа. Часта такія пошкі дазваляюць зменшыць фізічныя памеры канструкцый, а значыць, змяняюцца і аб'ёмы работ, што прыводзіць да прамой эканоміі сродкаў. Адзін з наглядных прыкладаў — прымяненне на аб'ектах так званых сэндвіч-панэляў. Альбо можна назваць шырока прымяненне сучасных дахавых матэрыялаў. Падлічана, што ў 2008 годзе эканамічны эфект ад нашых удасканаленняў склаў 687 мільёнаў рублёў. У іншыя гады ён быў не меншым.

Зара галоўныя нашы сілы сабраны на цэментным заводзе ў Краснасельскім. Там задзейнічаны ўсе чатыры гендиректары ўпраўлення акцыянернага таварыства. А ў сувязі са сціслымі тэрмінамі будаўніцтва прыцягнуты і іншыя трэсты. Працуюць практычна на круглы суткі, бо аб'екту надаецца павышанае значэнне.

Наша ўпраўленне — гендиректарскі на аб'ектах Беларускай атамнай станцыі. Зара заканчваем будаўніцтва піянернай базы, а гэта завод па вытворчасці жалезабетонных вырабаў і таварнага бетону і



Экспланаты музея працоўнай славы зацікавілі маладога муляра Віктара ЗАЙЧКОУСКАГА.


раствору. Яны пойдучы на ўзвядзенне жылля і наогул сацыяльнай сферы, а таксама вытворчых магутнасцяў (завод ЖБК) для ўзвядзення самой станцыі. Мы працуем і на кварталы жыллой забудовы, і пракадаваем камунікацыі.

Вельмі цікавы аб'ект — гідрэлектрастанцыя, там працы хапае ўсім, кожнаму ўпраўленню «нарэзалі» свой устак, а ў цэлым атрымаецца плаціна. Гэты вопыт вельмі важны на будучыню, бо «Гроднапрамбуд» выйграў тэндэр на будаўніцтва плаціны пад Палацкам. Ні ў каго іншага ў Беларусі пакуль такога каштоўнага вопыту няма.

Публікацыі падрыхтавалі Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота). Выказарылі таксама здымкі з архіва ААТ «Гроднапрамбуд».

Ад рэдакцыі. Творчая група выказвае шчырую падзяку за актыўную дапамогу ў падрыхтоўцы публікацыі намесніку генеральнага дырэктара Ігару Віктаравічу Зайчанка, а таксама начальніку УМСР-134 Мікалаю Аляксандравічу Кісялю і начальніку УВТК Паўлу Мясціславічу Карольчыку, іншым работнікам акцыянернага таварыства.

УНП 500036537.



Будынак ААТ «Белгаспрамбуд» у абласным цэнтры.

Малочнатаварная ферма ў Жытомлі.



Генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод» Анатоль САВЯНОК:

«ПЛАНЫ ВЯЛІКІЯ. ПАСТАРАЕМСЯ ІХ ВЫКАНАЦЬ»



У сталеплавільным цэху.

— Анатоль Мікалаевіч, нам вядома, што нядаўна на прадпрыемстве ў службовай камандзіроўцы пабываў першы намеснік міністра прамысловасці і аховы прыроды Іван Дзямідовіч, які выказаў падзяку вашаму калектыву за паспяховае выкананне работ. А яшчэ раней Гомельскі абласны выканаўчы камітэт павялічыў выкарыстанне актываў заводу за актыўную знешнеэканамічную дзейнасць у 2010 годзе, а вам асабліва, як генеральнаму дырэктару прадпрыемства, Гомельскі абласны Саюз наймальнікау аб'явіў падзяку за вялікі ўклад у забяспечэнне эфектыўнай дзейнасці саюза і ўдасканаленне сістэмы сацыяльна-партнёрства. У сувязі з гэтым прыемнымі момантамі прыміце і нашы віншаванні.

— Дзякуй. І хачу берабольшаванна сказаць, што ўсе пералічаныя і іншыя, не названыя вамі поспехі завада, з'яўляюцца вынікам удумлівай, напружанай і стараннай працы кожнага прадстаўніка нашага больш як 18-тысячнага калектыву. Для пачатку нагадаю, што вытворчае аб'яднанне «БМЗ» — гэта такія прадпрыемствы, як РУП «Беларускі металургічны завод» з даччынымі прадпрыемствамі «Металургтранс», «Металурбудо», «Металурграндаль», сельгаспрадпрыемствам «Папартнае», РУП «Рэчыцкі метызны завод» і адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Магілёўскі металургічны завод» і «Завод Легмаш» (горад Орша).

Калі першыя два працавалі ўстойліва, дык пра два апошнія, якія былі далучаны да нас, гэтага не скажаш. Аршанскае прадпрыемства, напрыклад, раней вырабляла швейныя машыны, якімі былі забіты склады. Яго даводзіла перапрафіліраваць і зрабіць, як і магілёўскаму заводу, пэўныя фінансавыя ўлічэнні, што спрыяе выпраўленню спраў. Сёння яго калектыв вырабляе новую прадукцыю — апраўкі для трубнай вытворчасці, водаахладжальныя элементы металургічных пячэй, буйнабарытныя будаўнічыя вырабы, тарныя шпулі і г.д.

— Які з'яўляецца флагманам ачышчальнай металургіі. Ці не так?
— Абсалютна правільна. Скажу нават больш: наша прадпрыемства з'яўляецца адным з вядучых прадпрыемстваў чорнай металургіі ў Еўропе. Мы адпраўляем за мяжу 65 працэнтаў сваёй прадукцыі, і гэтыя паслугі карыстаюцца сёння звыш 70 краін. Высокая якасць нашага тавару прыцягвае да сябе ўвагу шматлікіх партнёраў, і ён рэалізуецца па максімальна высокіх, канкурэнтаздольных цэнах. Напрыклад, наш металакорд выкарыстоўваюць самай вядомай фірмы па вытворчасці аўтамабільных шын, а арматура была запатрабавана пры збудаванні Храма Хрыста Спасіцеля ў Маскве.

Адкрыю яшчэ адзін маленькі сакрэт. Многія сцілі тон яе ўкладваюцца ў падмуркі і іншыя збудаванні алімпійскіх аб'ектаў у Лондане. Калі ўжо працягвае гэтую тэму, дык скажу, што ў лютым мы атрымалі падзячнае пісьмо ад кіраўніцтва расійскага дзяржаўнага камітэта «Алімпбуда» за тое, што арганізавалі забяспечэнне алімпійскіх аб'ектаў «Сочы-2014» арматурным профілем.


Падобныя водгукі аб высокай якасці нашай металапрадукцыі, чаму

мы надаём прыярытэтную ўвагу, маю прыводзіць і далей. Сістэма забяспечэння яе складалася на працягу шэрагу гадоў, і палітыка ў галіне якасці дэведзена да кожнага работніка прадпрыемства. Невыпадкава, што дзейная сістэма забяспечэння якасці сертыфікавана на самых высокіх міжнародных стандартах. Недалава ж завод мае ганаровую ўзнагароду лаўрэата Міжнароднага турніра па якасці і з'яўляецца членам элітнага Клуба лідараў па якасці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

— Анатоль Мікалаевіч, мы наведлі заводскі музей, пабывалі ў некаторых цэхах прадпрыемства, пазнаёміліся, наколькі гэта было магчымым, з працай асобных участкаў, гутарылі з людзьмі. Усёды бачылі высокі працоўны імпульс, імкненне паліпшаць вынікі работ. Людзі не ўтойвалі і цяжкасці, з якімі калектыв сустракаўся ў мінулыя гады. Асабліва гонар адчуваўся ў іх галасач за тое, што тыя цяжкасці былі пераадолены.

— Зразумела, што вы хочаце пачуць ад мяне: які мы закончылі мінулы год, які пачалі новы.

Вядома, што ў другім паўгоддзі 2008 года, які ў цэлым для наша-



ЗНАЁМІМ З СУРАЗМОЎЦАМ

Анатоль Мікалаевіч нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Ладыжын Калінкавіцкага раёна. Пасля вучобы ў Дудзіцкай сярэдняй школе паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут, які скончыў у 1989 годзе па спецыяльнасці «Металазнаўства, абсталюванне і тэхналогія тэрмічнай апрацоўкі металаў» і атрымаў кваліфікацыю інжынера-металурга. У 2008 годзе яму быў уручаны яшчэ адзін дыплом аб вышэйшай адукацыі — Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Працоўная дзейнасць маладога спецыяліста на заводзе пачалася адразу пасля заканчэння інстытута з пасады травільшчыка-гальваніка чвэрэтага разраду сталядротавога цэха № 2. Перад тым, як у кастрычніку 2009 года ўзначаліць шматтысячны калектыв жлобінскіх металургаў,

Анатоль Савянок прайшоў усе прыступкі кар'ернага росту.

У вышэйназваным цэху ён працаваў затым майстрам, старшым майстрам, намеснікам начальніка цэха па вытворчасці, начальнікам цэха. З 2000 года — дырэктарам па метызнай вытворчасці, а ў 2006 годзе прызначаны намеснікам генеральнага дырэктара па метызнай вытворчасці вытворчага аб'яднання «Беларускі металургічны завод» — намеснікам генеральнага дырэктара па метызнай вытворчасці рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод».

У снежні 2009 года Анатоль Мікалаевіч зацвердзаны віцэ-прэзідэнтам Міжнароднага саюза металургаў. На яго рахунку 16 апублікаваных артыкулаў у рэспубліканскіх і замежных навуковых выданнях, 47 патэнтаў на вынаходкі. Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі».



Генеральны дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускі металургічны завод» Анатоль САВЯНОК.



Спецыяльнасць Генадзя КАМАРОВА патрабуе асаблівай дакладнасці — ён награвальшчык металу.



На Лану ГЯРОНІМАВУ ўскладзены абавязкі кантралёра АТК.

аднавіліся заказы, і ў канчатковым выніку за мінулы год мы вырабілі 2530 тон сталі, звыш двух мільянаў тон пракату, 100 тысяч тон трубнай прадукцыі, 94 тысячы тон металакорду. Мы пераўзышлі паказчыкі рэкорднага 2008 года і па ўсіх параметрах зрабілі крок наперад у параўнанні з годам 2009-м.

— Сёння адным з асноўных паказчыкаў з'яўляецца сальда знешняга гандлю. Як абстаць справы з ім на прадпрыемстве?

— Сальда ў нас у структуры экспарту і імпарту — станоўчае — 414 мільянаў долараў. Рэнтабельнасць прадукцыі — 6,5 працэнта. Інвэстыцыі ў асноўны капітал летась было ўкладзена ў суме 102 мільярды рублёў.

— Трэба меркаваць, што і з прадукцыйнасцю працы ўсё ў парадку, і са зберажэннем энергасурсы?

— Вы маеце рацыю. Па прадукцыйнасці працы мы выйшлі на еўрапейскі ўзровень. Асобна хачу сказаць, што мы працягваем і будзем працягваць работы па развіцці вытворчых магунтасцяў прадпрыемства, рэканструкцыі і мадэрнізацыі. Мінулы год

яе давялося купляць. Частка работ, якія папярэднічаюць непасрэдна працы па будаўніцтве самой печы, ужо выканана, а будаўнічыя работы панучаюць у сёлетнім верасні. Наступны аб'ект рэканструкцыі — сталец № 1. Там будзе выкананы цэлы комплекс работ — рэканструкцыя сістэм пылегазавывядзення, гідраўлікі, аўтаматызацыі і г.д.

Намечана рэканструкцыя машыны бесперапыннага ліцця нархто-вак № 2, і ўжо вызначаны межыны паступаючы абсталювання для яе. Наперадзе і праект так званай запэчанай апрацоўкі сталі — на трох новых аргагатах. Важным праектам у практай вытворчасці з'яўляецца новы драбнасорны стан, які дазволіць перапрацаваць прадукцыю першага перадазду (блумы і літую нархтоўку) у такі запатрабаваны прадукт, як аўтамабільныя кругі, якія мы пакупляем што не вырабляем і якія рэспубліка купляе за мяжой за валюту. Тэрміны рэалізацыі гэтага праекта намечаны на трці квартал 2013 года. Сёлета ў інвэстыцыйнай праекцы будзе ўкладзена 300 мільярдаў рублёў.

— Месяцы два таму нам давялося быць у Рэчыцы, і старшыня райвыканкама Пётр Шостак расказаў нам, што метызны завод, які ўва-

ж, дарэчы, і па ажыццяўленні праекта канчатковай дапрацоўкі нафтагазавых труб.

А ўзяць нашу новую прадукцыю — будаўнічую фібру, якую вырабляем да 400 тон у месяц. Цікава, што нашы будаўнічыя яшчэ слаба яе выкарыстоўваюць, а між тым яна са Жлобіна даехада ўжо да Панамскага канала.

сацыяльнае становішча работнікаў. Наогул, сацыяльная сфера на прадпрыемстве даволі шырокая. На нашым балансе 9 дзіцячых садоў, 7 інтэрнатаў, дзейнічае паліклініка і дзяняштычная лабараторыя з сучасным медыцынскім абсталяваннем. 34 урочы вядуць прыём наведвальнікаў. Працуе 7 здраўпунктаў, 3 стама-



За пультам кіравання № 1 начальнік участка пракату труб Андрэй ХАЙРУЛІН, аператар Уладзімір ДУБОВІК, вальдоўшчык Іван ГАРАЦОЎ.

Сёлета мы вырабім гэтага матэрыялу 4800 тон.

— Анатоль Мікалаевіч, адчуваецца, што пералік мерпрыемстваў, акцэнт у якіх зроблены на мадэрнізацыі, вы можаце працягваць і далей. У сувязі з гэтым хацелася б даведацца: ці былі летась на вашым прадпрыемстве адкрыты новыя працоўныя месцы?

— Нглядзячы на тое, што мы перажывалі цяжкія часы, скарачэнне персаналу не рабілі з 2009 года. Калі лагічныя кабінеты, 9 сталовых і тры буфеты. У Палацы культуры металургаў наладжваюцца канцэрты, там у творчых калектывах займаецца звыш 500 чалавек.

Вялікая ўвага надаецца здараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню работнікаў і іх дзяцей. Летась, напрыклад, 1358 хлопчыкаў і дзячынак прайшлі летняе здараўленне, на што завод выдзеліў значную суму. Бацькі дзяцей залпацілі толькі за іх праезд у месцы адлчачэння і 10 працэнтаў кошту пуцёўкі. Сёлета таксама ж здараўленне будзе арганізавана для паўтары тысячы дзяцей.

Мы праводзім круглагоднюю спартакіяду па 15 відах спорту. Летась наш калектыв фізкультуры стаў лепшым сярод пярвічных прафсаюзных арганізацый рэспубліканскага прафсаюза работнікаў прамысловасці. Есць поспехі і ў дзіцячым спартыўным школах. Гэта далёка не поўны пералік нашых добрых спраў.

— Анатоль Мікалаевіч, якія задачы стаяць перад вамі калектывам у 2011 годзе?

— Вялікія і адказныя. Работы ў электраэнергіі і газ, перавозкі чыгуначным транспартам, што, безумоўна, ускладняе абстаноўку. Не буду называць усе дэведзеныя заданні, каб не абцяжарваць чытачоў лічбамі, акрамя адной: станоўчае сальда знешняга гандлю трэба патрыць. Будзе вельмі няпроста гэта зрабіць, для чаго неабходна прыняць адпаведныя захавы: удава павялічыць экспарт, ніякім чынам не нарочываць імпорт, мэтажна кіраваць выдаткамі, дабівацца эканоміі на ўсіх участках вытворчасці і г.д. Вось такая наша нацлянасць на перспектыву. Дарэчы, з праграмай перахвату квартала мы справіліся нядрэнна.

— Жадаем, каб вашы планы і задумкі ажыццявіліся.

— Дзякуй. Выказваем падзяку намесніку начальніка аддзела інфармацыі і ідэалагічнай работы прадпрыемства Аляксандру Малабіцкаму і начальніку аддзела навукова-тэхнічнай інфармацыі Уладзіміру Грыцэнку за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыялу.

Алена ДАУЖАНОК, Віктар БОЙКА, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота) і з архіва прадпрыемства. УНП 400074854.



Два экспанаты з вялікай экспазіцыі музея працоўнай славы: фотаздымак сям'і Бардашэвіч (адна з вядомых працоўных дынастыяў БМЗ) і нагрудны знак «Ганаровы працоўнік Беларускага металургічнага заводу» (гэтай ўзнагародай адзначаюць тут лепшых).



Гэтыя фотаздымкі ілюструюць агульную тэму: клопат пра чалавека працы, яго дабрабыт і здароўе. Калектыву заводу ганарыцца паспяхамі сваіх спартсменаў. Гэта для іх і мноства мясцовых аматараў пабудавана адна з лепшых і прыгожых у рэспубліцы спартыўных эрэн. Каля яе на зялёных газонах любяць гуляваць мамы з дзецьмі. Дарэчы, менавіта пра маладыя сем'і ў першую чаргу думалі, комплектуючы асартымент тавараў у толькі што адчыненым гандлёвым комплексе «Калі ласка», — ачыненнае харчаванне для немаўлят мае ў нашым горадзе вялікі попыт, — сказала нам прадавец Вольга ДЗМІТРЫЕВА.



Гэтыя фотаздымкі ілюструюць агульную тэму: клопат пра чалавека працы, яго дабрабыт і здароўе. Калектыву заводу ганарыцца паспяхамі сваіх спартсменаў. Гэта для іх і мноства мясцовых аматараў пабудавана адна з лепшых і прыгожых у рэспубліцы спартыўных эрэн. Каля яе на зялёных газонах любяць гуляваць мамы з дзецьмі. Дарэчы, менавіта пра маладыя сем'і ў першую чаргу думалі, комплектуючы асартымент тавараў у толькі што адчыненым гандлёвым комплексе «Калі ласка», — ачыненнае харчаванне для немаўлят мае ў нашым горадзе вялікі попыт, — сказала нам прадавец Вольга ДЗМІТРЫЕВА.



Гэтыя фотаздымкі ілюструюць агульную тэму: клопат пра чалавека працы, яго дабрабыт і здароўе. Калектыву заводу ганарыцца паспяхамі сваіх спартсменаў. Гэта для іх і мноства мясцовых аматараў пабудавана адна з лепшых і прыгожых у рэспубліцы спартыўных эрэн. Каля яе на зялёных газонах любяць гуляваць мамы з дзецьмі. Дарэчы, менавіта пра маладыя сем'і ў першую чаргу думалі, комплектуючы асартымент тавараў у толькі што адчыненым гандлёвым комплексе «Калі ласка», — ачыненнае харчаванне для немаўлят мае ў нашым горадзе вялікі попыт, — сказала нам прадавец Вольга ДЗМІТРЫЕВА.

РАСКЛАД РУХУ ПАСАЖЫРСКІХ ЦЯГНІКОЎ ПА СТАНЦЫІ МІНСК-ПАСАЖЫРСКІ

ТРАНСПАРТНАГА РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЎНІТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «МІНСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ БЕЛАРУСКОЙ ЧЫГУНКІ» 3 29 МАЯ 2011 ГОДА

№ катэгорыя цягніка	Маршрут руху	Час адпраўлення з пач. станцыі	Па станцыі Мінск-Пасажырскі			Час		Дні абарачэння
			Час прыбыцця	Станка	Час адпраўлення	Прыбыццё на канцавыя станцыі	У дарозе	
НА МАСКВУ, НОВАСІБІРСК								
12 хуткі	Мінск-Масква	-	-	-	0.11	10.33	9.22	пятніца, нядзеля
10 хуткі	Варшава-Масква	15.20	2.01	0.11	2.12	11.45	8.33	штодзень
148 хуткі	Калінінград-Масква	16.37	2.58	0.25	3.23	15.21	10.58	з 31/5 па 1/7 па няцотных; з 2/7 па 1/9 штодзень; з 3/9 па няцотных
196 хуткі	Брэст-Масква	21.44	3.16	0.24	3.40	16.23	11.43	штодзень
146 хуткі	Брэст-Камунары	20.34	6.08	0.14	6.22	12.44	6.22	па няцотных
132 хуткі	Брэст-Масква	4.27	8.42	0.13	8.55	19.54	9.59	штодзень
14 хуткі	Берлін-Масква	15.24	10.45	0.27	11.12	20.35	8.23	з 1/6 па 3/10 панядзелак, аўторак, серада, чацвер, субота; з 5/10 па 12/12 панядзелак, серада, субота
70 хуткі	Берлін-Саратаў	15.24	10.45	0.27	11.12	15.12	27.00	нядзеля
18 хуткі	Ніцца-Масква	19.43	13.50	0.12	14.02	23.17	8.15	аўторак
134 хуткі	Мінск-Архангельск (праз Маскву)	-	-	-	15.32	1.00	32.28	з 01/06 па серадах
104 хуткі	Брэст-Новасібірск	11.05	15.14	0.18	15.32	8.45	64.13	аўторак
114 хуткі	Брэст-Новасібірск	11.05	15.14	0.18	15.32	8.45	64.13	субота
64 хуткі	Мінск-Іркуцк	-	-	-	15.32	15.22	94.50	чацвер, нядзеля
26 хуткі	Мінск-Масква	-	-	-	18.26	5.56	10.30	штодзень
318 пасаж	Брэст-Караганды (праз Смаленск)	13.55	19.33	0.21	19.54	9.55	83.02	з 27/05 па пятніцах
426 пасаж	Калінінград-Чалыбінск	8.56	19.32	0.22	19.54	6.10	57.16	8, 16, 25/6; 5, 14, 23/7; 2, 11, 20/8; 6, 15, 24/9
414 пасаж	Мінск-Чалыбінск	-	-	-	19.54	6.10	57.16	з 30/5 па 17/10 панядзелак
2 хуткі	Мінск-Масква	-	-	-	21.30	8.05	9.35	штодзень
4 хуткі	Мінск-Масква	-	-	-	21.45	6.34	7.49	па няцотных
8 хуткі	Брэст-Масква	17.32	21.22	0.23	21.45	6.34	7.49	па цотных
6 хуткі	Вільнюс-Масква	17.00	21.40	0.29	22.09	8.58	9.49	штодзень
28 хуткі	Брэст-Масква	17.43	22.03	0.15	22.18	9.20	10.02	штодзень
30 хуткі	Калінінград-Масква	11.48	22.15	0.24	22.39	9.27	9.48	з 29/5 па 1/7 па няцотных; з 2/7 па 31/8 штодзень; з 1/9 па няцотных
392 пасаж	Гродна-Унеча	16.00	22.41	0.26	23.07	11.18	11.11	па няцотных
22 хуткі	Прага-Масква	22.09	22.48	0.27	23.15	9.37	9.22	штодзень
78 хуткі	Гродна-Масква	17.10	23.17	0.22	23.39	10.26	9.47	штодзень
НА ПОЛАЦК, ВІЦЕБСК, С.-ПЕЦЯРБУРГ								
58 хуткі	Гродна-С. Пецярбург	17.36	0.34	0.13	0.47	17.22	15.35	з 30/5 па 26/9 панядзелак, серада, пятніца, нядзеля; з 2/10 па 16/4 панядзелак, нядзеля; з 18/4 панядзелак, серада, нядзеля
142 хуткі	Брэст-Віцебск	20.34	6.08	0.14	6.22	11.00	4.38	па цотных
66 хуткі	Мінск-Мурманск	-	-	-	8.28	6.25	44.57	з 29/5 па 28/8 аўторак, пятніца, нядзеля; з 2/9 па 30/10 па 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30 чыслах кожнага месяца; з 4/11 пятніца, нядзеля
48 хуткі	Львоў-С. Пецярбург	23.12	12.30	0.13	12.43	5.22	15.39	па няцотных
118 хуткі	Мінск-Віцебск	-	-	-	16.50	21.03	4.13	штодзень, акрамя серады
625 пасаж	Мінск-Полацк	-	-	-	17.08	23.00	5.52	штодзень
52 хуткі	Мінск-С. Пецярбург	-	-	-	17.41	8.42	14.01	штодзень
50 хуткі	Брэст-С. Пецярбург	14.05	18.28	0.20	18.48	9.36	13.48	штодзень
624 пасаж	Гродна-Віцебск	16.00	22.41	0.26	23.07	5.01	5.54	па цотных
612 пасаж	Баранавічы-Віцебск - Полацк	21.21	23.29	0.19	23.48	5.32	5.44	штодзень
НА КАЛІНІНГРАД, РЫГУ, ВІЛЬНІОС								
5 хуткі	Масква-Вільнюс	18.55	3.08	0.25	3.33	8.00	4.27	штодзень
425 пасаж	Чалыбінск-Калінінград	20.05	4.01	0.28	4.29	16.29	11.00	14, 22/6; 1, 11, 20, 29/7; 8, 17, 26/8; 12, 21, 30/9
147 хуткі	Масква-Калінінград	20.10	5.14	0.31	5.45	18.16	11.31	з 1/6 па 2/7 па цотных; з 3/7 па 2/9 штодзень; з 4/9 па цотных
15 хуткі	Мінск-Вільнюс	-	-	-	7.45	10.45	3.00	штодзень
37 хуткі	Мінск-Вільнюс	-	-	-	18.49	21.49	3.00	штодзень
359 пасаж	Адлер-Калінінград	14.36	18.17	0.42	18.59	7.16	11.17	па 1/7 і з 7/9 па 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 чыслах кожнага месяца; з 5/7 па 2/9 па няцотных
311 пасаж	Харкаў-Калінінград	0.50	19.19	0.32	19.51	8.36	11.45	па няцотных
387 пасаж	Мінск-Рыга	-	-	-	20.07	8.00	11.53	з 1/6 па 31/8 штодзень; з 1/9 пятніца, нядзеля
29 хуткі	Масква-Калінінград	13.54	23.27	0.22	23.49	11.59	11.10	з 30/5 па 2/7 па цотных; з 3/7 па 1/9 штодзень; з 2/9 па цотных
НА ГОМЕЛЬ, КІЕЎ, СОЧЫ, СІМФЕРОПаль								
630 пасаж	Мінск-Гомель	-	-	-	0.10	5.27	5.17	з 3/10 панядзелак, пятніца, субота, нядзеля
330 пасаж	Баранавічы-Жытомір	22.20	0.26	0.17	0.43	12.40	11.57	панядзелак, пятніца, субота, нядзеля
640 пасаж	Баранавічы-Калінінград	22.20	0.26	0.17	0.43	6.27	5.44	аўторак, серада, чацвер
140 хуткі	Мінск-Сімферопаль	-	-	-	0.59	5.20	28.21	з 18/6 па 24/9 па цотных
312 пасаж	Калінінград-Харкаў	14.01	0.30	0.29	0.59	19.21	18.22	па няцотных
68 хуткі	Брэст-Валгаград	20.46	0.53	0.30	1.23	18.31	40.08	з 31/5 па 13/10 аўторак, чацвер, субота; з 15/10 па 24/5 чацвер, субота
360 пасаж	Калінінград-Адлер	18.04	4.23	0.22	4.45	8.10	50.25	па 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 чыслах кожнага месяца; з 1/7 па 31/8 па няцотных
616 пасаж	Гродна-Гомель	23.23	7.25	0.14	7.39	12.24	4.45	штодзень
100 хуткі	Мінск-Сімферопаль	-	-	-	9.00	10.39	25.39	з 1/6 па 30/9 штодзень з 1/10 па няцотных
94 хуткі	Мінск-Адэса	-	-	-	11.31	10.18	22.47	па 10/6 і з 2/10 па цотных; з 11/6 па 30/9 штодзень
96 хуткі	Мінск-Гомель	-	-	-	15.04	19.17	4.13	штодзень, акрамя чацвярга
98 хуткі	Мінск-Гомель	-	-	-	15.04	19.17	4.13	чацвер
638 пасаж	Мінск-Калінінград-Гомель	-	-	-	15.12	20.23	5.11	з 9/9 па 25/5 па пятніцах
144 хуткі	Мінск-Магілёў	-	-	-	15.30	19.23	3.53	штодзень
806 пасаж	Мінск-Калінінград-Гомель	-	-	-	16.29	21.05	4.36	штодзень
108 хуткі	Мінск-Гомель - Калінінград	-	-	-	17.15	21.26	4.11	штодзень
632 пасаж	Мінск-Гомель	-	-	-	18.15	23.06	4.51	з 9/9 па пятніцах
302 пасаж	Мінск-Адлер	-	-	-	19.07	11.22	39.15	па цотных
356 пасаж	Мінск-Кіславодск	-	-	-	19.07	10.41	38.34	па 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 чыслах кожнага месяца
390 пасаж	Мінск-Анапа	-	-	-	19.07	11.05	38.58	па 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 чыслах кожнага месяца
110 хуткі	Брэст-Магілёў	14.35	18.49	0.31	19.20	22.59	3.39	штодзень
486 пасаж	Мінск-Феадосія	-	-	-	20.10	2.10	30.00	з 1/6 па 29/6 па няцотных; з 1/7 па 1/9 штодзень
86 хуткі	Мінск-Кіеў	-	-	-	21.25	8.38	11.13	штодзень
494 пасаж	Мінск-Сімферопаль	-	-	-	22.12	4.53	30.41	з 14/6 па 22/9 па цотных
384 пасаж	Мінск-Марыупаль	-	-	-	23.04	7.10	32.06	па няцотных
136 хуткі	Мінск-Еўпаторыя	-	-	-	23.59	4.09	28.10	з 10/6 па 30/9 штодзень
НА БРЭСТ, ГРОДНА, ЛЬВІОЎ								
9 хуткі	Масква-Варшава	16.50	0.09	0.13	0.22	8.20	8.58	штодзень
17 хуткі	Масква-Ніцца	17.21	0.59	0.10	1.09	17.44	41.35	пятніца
27 хуткі	Масква-Брэст	15.43	1.07	0.16	1.23	5.38	4.15	штодзень
47 хуткі	С. Пецярбург-Львоў	12.48	1.40	0.13	1.53	15.18	13.25	па няцотных
77 хуткі	Масква-Гродна	17.08	2.10	0.22	2.32	8.45	6.13	штодзень
49 хуткі	С. Пецярбург-Брэст	15.05	3.53	0.14	4.07	8.24	4.17	штодзень
317 пасаж	Караганды-Брэст	20.25	4.01	0.15	4.16	9.07	4.51	субота
67 хуткі	Валгаград-Брэст	12.50	4.27	0.20	4.47	8.49	4.20	з 4/6 па 17/10 панядзелак, серада, субота; з 19/10 па 28/5 панядзелак, серада
611 пасаж	Віцебск-Баранавічы	22.24	4.43	0.22	5.05	7.30	2.25	штодзень
329 пасаж	Жытомір-Баранавічы	16.30	5.17	0.22	5.39	7.52	2.13	панядзелак, аўторак, субота, нядзеля
639 пасаж	Калінінград-Баранавічы	22.22	5.17	0.22	5.39	7.52	2.13	серада, чацвер, пятніца
109 хуткі	Магілёў-Брэст	23.58	5.38	0.38	6.16	10.23	4.07	штодзень
7 хуткі	Масква-Брэст	23.21	6.06	0.33	6.39	10.32	3.53	па цотных
195 хуткі	Масква-Брэст	19.39	6.34	0.14	6.48	12.18	5.30	штодзень
21 хуткі	Масква-Прага	23.44	8.06	0.28	8.34	6.53	23.19	штодзень
131 хуткі	Масква-Брэст	23.34	8.11	0.32	8.43	12.42	3.59	штодзень
НА БРЭСТ, ГРОДНА, ЛЬВІОЎ								
803 пасаж	Мінск-Брэст	-	-	-	11.32	15.43	4.11	нядзеля
103 хуткі	Новасібірск-Брэст	21.53	11.54	0.26	12.20	16.52	4.32	панядзелак
113 хуткі	Новасібірск-Брэст	21.53	11.54	0.26	12.20	16.52	4.32	пятніца
57 хуткі	С. Пецярбург-Гродна	22.42	12.07	0.24	12.31	19.45	7.14	з 31/5 па 27/9 панядзелак, аўторак, чацвер, субота; з 3/10 па 17/4 панядзелак, аўторак; з 19/4 па 28/5 панядзелак, аўторак, чацвер

105 хуткі	Мінск-Брэст	-	-	-	13.35	17.54	4.19	штодзень
69 хуткі	Саратаў-Берлін	12.49	15.08	0.25	15.33	8.52	18.19	пятніца
13 хуткі	Масква-Берлін	8.00	15.06	0.27	15.33	8.52	18.19	з 30/5 па 1/10 панядзелак, аўторак, чацвер, субота, нядзеля; з 3/10 панядзелак, чацвер, субота
371 пасаж	Мінск-Івана-Франкоўск	-	-	-	15.51	11.13	19.22	па 6/9 па цотных
371 пасаж	Мінск-Львоў	-	-	-	15.51	4.54	13.03	з 8/9 па 26/5 па цотных
137 хуткі	Мінск-Гродна	-	-	-	16.22	22.06	5.44	штодзень
111 хуткі	Мінск-Брэст	-	-	-	17.29	21.42	4.13	штодзень
101 хуткі	Мінск-Варна	-	-	-	17.37	9.50	40.13	з 15/6 па 7/9 па серадах
635 пасаж	Мінск-Пінск	-	-	-	17.37	22.57	5.20	з 9/9 па пятніцах
801 пасаж	Мінск-Брэст	-	-	-	18.17	23.00	4.43	пятніца
607 пасаж	Мінск-Брэст	-	-	-	18.50	23.10	4.23	з 5/9 па 25/5 панядзелак
115 хуткі	Мінск-Варшава	-	-	-	20.40	5.51	10.11	штодзень
145 хуткі	Камунары-Брэст	16.10	22.32	0.18	22.50	8.33	9.43	па няцотных
141 хуткі	Віцебск-Брэст	18.03	22.32	0.18	22.50	8.33		

«СЕННЯ МЫ УЖО НЕ ЗАЙМАЕМСЯ РАЗВІЦЦЁМ БІЗНЭСУ, МЫ ЯГО РАТУЕМ...»

Дыскусійная трыбуна

3-ЗА ВАЛЮТНАГА КРЫЗЫС У НАШЕЙ краіне амаль усе прадпрыемствы адчуваюць цяжкія цяжкія ў працы. Асабліва гэта адбілася на прадпрыемствах-імпартёрах, уся дэнасацыя якіх завязана на валютце. Уладзімір ФАМІН, дырэктар ТДА «ГідраТэхСервіс», віцэ-старшыня Мінскага сталічнага саюза прадпрыемстваў і прадаўцаў, расказаў журналістам пра тое, як яго прадпрыемства спрабуе выжыць і захаваць працоўныя месцы:

— Мы працуем на рынку ўжо 15 гадоў, маем штат з 69 чалавек. Прычым працуем у рэальным сектары — праддзім запланаваны для тэхнікі, робім сэрвісныя праграмы, маем невялікую вытворчасць, якую хацелі далей развіваць... За сваё 15 гадоў дзейнасці мы падшлі да таго моманту, каб інвеставаць у далейшае развіццё: прыкупілі праект, мелі планы па будаўніцтве, шукалі зямлю, — сказаў Уладзімір Фамін і дадаў, што зараз гэтыя планы адкладзены.

— Мы на даверы нашых партнёраў пастаўлялі ў краіну прадукцыю, якая выкарыстоўвалася ў машынабудаванні. Штомесяц нашае прадпрыемства атрымлівала таварныя крэдыты на суму каля 300 тысяч долараў, якія ішлі ў нашу эканоміку. З-за рэзкіх зменаў валютнага курсу мы страцілі магчымасць купіць на біржы валюту, а гэта прывяло да таго, што сёння мы ўжо не займаемся развіццём бізнесу, мы займаемся яго ратаваннем — шукаем варыянты, як разлічыцца з нашымі пастаўшчыкамі (а географія нашых партнёраў шырокая — Данія, Чэхія, Польшча, Італія, Расія, Украіна). Таму ў бліжэйшай перспектыве ні пра якое будаўніцтва і атрыманне зямельнага участка гаворка наогул не ідзе...

Уладзімір Анатольевіч кажа, што такім чынам не толькі спынілася развіццё беларускіх бізнесменаў, але стварыліся перашкоды для інвестараў:

— З аднаго боку мы кажам, што хочам атрымаць нейкія інвестыцыі і прыцягнуць інвестараў. Але якраз-такі нашы партнёры і хацелі быць інвестарамі — яны гатовыя былі прынесці сюды грошы, тэхналогіі, абсталяванне і разам з намі нешта будаваць. А на сёння я не магу выканаць умовы кантракту, зрываюцца тэрміны...

Тым не менш, Уладзімір Фамін перакананы, што з крызісу яго бізнес выкараскаецца, але час для развіцця будзе страчаны:

— Досвед у нас ужо ёсць: у 1998 годзе мы каля года з адной італьянскай кампаніяй выходзілі з крызісу — людзі нам паверылі і мы з яго выйшлі. У гэты раз мы таксама выйдзем, але гэты час можа быць выкарыстаны для таго, каб развіваць бізнес, а не выкараскаваць з гэтай сітуацыі, — сказаў дырэктар ТДА «ГідраТэхСервіс».

Ён жа расказаў гісторыю пра тое, што быў вымушаны паехаць ва Украіну і спрабаваць занцаць экспарт (хоць ён імпартёр!), паглядзеў, як там жывуць людзі і зрабіў выснову, што ў нас, безумоўна, і дарогі лепшыя, і дамы здаюцца цэлымі кварталамі, і будуюцца спартыўныя збудаванні, і ўнутраны змест павінен адпавядаць знешняму выглядзе:

— Мы ўсё хочам жыць у нармальнай краіне. Крызісы бываюць ва ўсіх, але што мы зараз ратуем — статыстычныя паказчыкі? Ці бізнэс? Многія з тых дзеянняў, якія зараз рабіліся, і дарогі пагаршаюць сітуацыю. Колькі было зваротаў асацыяцыяў і саюзаў, але, напэўна, рэальна да канца іх ніхто не пачуў. Зараз трэба перайсці



да рэальнага дыялогу, супрацоўніцтва паміж уладай і бізнесам, скажаць адно аднаму праўду пра сітуацыю, у якой мы сёння апынуліся, і разам некаж шукаць выйсце з гэтага становішча. Мы ў аснове сваёй павінны лабудаваць такія ўмовы для працы, каб адсутнічаў страх, каб прадпрыемствы мелі свабодна тварыць і працягвалі сваю прадпрыемальніцкую ініцыятыву. Бо ўсе гэтыя гады ў мяне такое адчуванне, што ты пастаянна знаходзішся пад прэсінгам нейкіх штрафаў, нейкіх законаў, калі за любоў дробязь цябе могуць пакараць. У 1994 годзе, калі ў нас была праварка, мы прыйшлі падпісваць акт, а ў кабінце падатковага інспектара пытае: «Колькі вам далі штрафу? Мала, я вам быў у 10 разоў больш укаціла!». Я пытаю: а што вы супраць нас маеце? «А нічога, вы, прадпрыемальнікі і такія, і сякія...» І такое адчуванне, што за гэты час мала што змянілася. А хацелася б перайсці да такога варыянта, што калі ты сам можаш сабе зарабіць і нічога ў дзяржавы не просіш — у тавар гэта цянілася, а калі ты яшчэ стварэш працоўныя месцы — то цянілася ўдвай, — сказаў Уладзімір Фамін.

Павел БЕРАСНЁУ.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сталіца Дані, фота 5
Чараўніцтва
Тэніснае плаццоўка
Праэтэстанцкі святар
Рацотка на вонках
Адзенне, строі
Шароднае грама
Першабытны бык
Земна-дэлая вываля
Саліца Італіі, фота 2
Як вады ў набрава
Сорт пазной грыбу
Малы белы валік
Упеншлігі
Пэўны дзень календара
Школа ў вільнянскай праддзіме
Востраў Свайбэра
Саюз аб'яднаных
Сатыра
Сталіца Емяна, фота 3
Кургуар
Казацкі ўнтэр-афіцэр
Беларускі дзіцячы гімназія
Цыркавы гімназія
Жыльніца з класіцызма
Біапапел
Ляўчачы мыш
Мяская шырокая канапа
Садова-вакветка
Венгерскі жорт
Жаргон
Льняная дошка
Рэка ў Вроцлаве
Шчыльнае вароты
Егіпецкі цар
Тут выдаюць грошы
Мясная страва
Сталіца Пэру, фота 4
Званне гусеніцы
Купля шрот, карчыж
Піцца-пакоца
Крумы з крумалу
Крайна СІД
Сталіца Марока, фота 1
Купля шрот, карчыж
Піцца-пакоца
Крумы з крумалу
Крайна СІД

ДІКАЗЫ НА СКАНВОРД
П.С. Калі вы знайдзеце ў гэтым сканвордзе словы, якіх няма ў спісе, іх трэба перапісаць у гэты спіс. Слова, якіх няма ў спісе, перапісваць трэба ў гэтым спісе. Слова, якіх няма ў спісе, перапісваць трэба ў гэтым спісе.

Уходні гараскол на наступны тыдзень

БЛІЗНЯТЫ АПЫНУЦА У ПАТРЭБНЫ ЧАС У ПАТРЭБНЫ МЕСЦЫ, А ДЛЯ ДЗЕВАЎ НАДЫХОДЗІЦЬ ЧАС ЗМЕН

У АБЕН. Тыдзень абяцае неверагодны поспех у рэалізацыі ідэй і планаў. Адкінеце дробныя дэталі, скаанцэнтрыцеся на самым галоўным — толькі ў гэтым выпадку вы зможаце дэзінтэграваць у справы адчувальны крок наперад. Будзеце больш тактоўнымі, але ў той жа час у карэктнай форме адстойвайце свае інтарсы пры зносінах з начальствам. Выхадзіць не займайце працы, вылучыце час для паўнаватарскага адпачынку, зносінаў з сябрамі і роднымі.

У ЦЯЛЕЦ. Усё будзе спорыцца ў руках — і нават усялякі дробныя цяжкія не змогуць сапсаваць выдатнага настрою. Ідзі будучы прыходзіць у галаву вельмі часта, і амаль усе — цікавыя. Няхай нават не ўсё можна рэалізаваць — яны прыносяць маральнае задавальненне і ўпэўненасць ва ўласных сілах і магчымасцях. На другую палову тыдня не варта панаваць нічога кардынальнага — або плануіце падобныя справы на першую палову, або адкладзіце на нявызначанае «потым».

У БЛІЗНЯТЫ. Часам будзе здавацца, што ўсё ідзе не так, як хацелася б. Не капрызнічайце — пакуль усё нармальна. У панядзелак акалічнасці будучы спрыяць таму, што вы апыніцеся ў патрэбны час у патрэбны месцы. Магчымыя нечаканыя змены ў планах і нават перацэньванне каштоўнасцяў. Пастаўцеся з увагай да абавязкаў, не выпускайце з вачэй дробязі — у гэтым выпадку ўсё шанцаваць пазіцыі або нават прасунуцца наперад. У выхадны дні змяніце актыўную ролю на пасіўную і не адмаўляйцеся ад прапанаванай дапамогі.

У РАК. У панядзелак не варта расслабляцца, бо падзеі могуць запатрабаваць напружанай працы галавой і, магчыма, інтэнсіўнага руху ў прасторы. Давядзецца многае змяніць, палепшыць і асабіста. Напоўна, паўстане шэраг забытых праблем, якія трэба вырашаць адразу. Пачынаючы з аўторка адчуецца лёс можа выпрабавваць на трываласць. Публічныя выступленні ў сярэдзіне і канцы тыдня прыносяць поспех і прызнанне. Вандраванні і змена месца жыхарства пойдуць на карысць. Вам проста неабходна трымаць руку на пульсе падзей. У выхадны дні будзеце больш пільнымі, каб не стаць ахвярай махлярства.

У ЛЕУ. Рэалізацыя вызначаных планаў пройдзе значна эфектыўней, калі вы выкарыстаеце свае дэлавыя сувязі і заступніцтва ўплывовых знаёмых. Аднак зложываць прыхільнасцю людзей таксама не варта. Пажадана заняцца павышэннем інтэлектуальнага ўзроўню. У аўторак не варта пачынаць вялікіх спраў, спалучаных з рызыкай.

У ДЗЕВА. Рацыянальнасць і ўменне збалансаванаць эмоцыі дазваляць раскрасці свой патэнцыял. Надыходзіць час змен, паступіць шмат цікавых прапаноў па працы — аднак не варта спяшацца з прыняццем рашэнняў. У такім багатым прывабных перспектываў можна што-небудзь вылучыць. У зносінах з дэлавымі партнёрамі сачыце за сваімі выказваннямі. Пачуўшы крытыку, не спяшайцеся крывадыцца, а зрабіце правільны высновы. Набудзецца што-небудзь новае для дома — і убачыце, як ён змяніцца.

У ШАЛІ. Не адкладвайце справы на потым. Тое, што можна лёгка зрабіць у панядзелак, у сярэдзіне дасца з вялікай цяжкасцю. Калі не разлічыце сваёй упартаццю спадарню Фартуну, то поспех будзе спадарожнічаць. Надаць больш часу сабе. Можна дазволіць многае: змяніць імідж, цапкам або часткова змяніць гардэроб. Магчыма працоўнае не служыць, але толькі пры умове, што правяце мудрасці і дыпламатычнасць. Берэжыце здароўе і наваколнае асяроддзе.

У СКАРПІНІ. Панядзелак — удалы дзень для адпачынку і забаў. Тыдзень спрыяльны для павышэння прафесійнага ўзроўню. Зараз можаце завяршыць і вырашыць амаль усе справы, але гэта адбярэ шмат сіл. Таму рацыянальна размыркуючыце час на працу і на адпачынак. Паспрабуйце правільна асцярэжана і абачліва пры афармленні афіцыйных папер. Добры час для правы ініцыятывы на працы, гэта падтрымае ўпэўненасць ва ўласных сілах.

У СТРАЛЕЦ. Можна быць складана амеціцца на імклівыя скачкі наперад. Пераможце гэты страх — і адчуеце задавальненне і ўпэўненасць ва ўласных сілах. А гэта будзе значыць, што вы, як заўсёды, апыніцеся на вышыні. Энергія пачне віраваць, будзеце ў стане ўладзіць адразу тысячы спраў. Фартуна ўсімкіаецца, так што будзеце мудры і не спяшайцеся. А ўсё астатняе — у вашых сілах. Памятайце: каб не спудзіць поспех, неабходна правільна выбраць заданую і паставіць рэальную мэту. Дамачыцца жаданага будзе значна прасцей, калі паспрабуеце змаделіваць бліжэйшую будучыню.

У КАЗЯРО. Давядзецца змагацца за ўстамаванне аўтарытэту. Неабходна будзе даказаць, што вы ў стане пераадолець любыя цяжкія. Паспрабуйце ў другой палове тыдня пазбегнуць кантактаў з дэлавымі партнёрамі, бо ў гэты час вялікая рызыка з-за дробязі разбурыць шматбагатыя сувязі. Вас будучы прававаць на высветленне адносінаў. Аднак імкніцеся не ўступаць у канфлікты, тым больш з блізкімі і дарагімі вам людзьмі, інакш можаце з імі надоўга пасварыцца. У пятніцу рашонне прафесійных праблем трэба адклікаць убак.

У ВАДАЛЕЙ. Панядзелак і нядзеля могуць стаць самымі напружанымі днямі тыдня. У гэтыя дні працоўныя праблемы або бытавыя клопаты могуць паглынуць вялікую частку часу. Тыдзень поўны значных падзей на працы — яны дазваляць канструктыўна перагледзець планы на будучыню. Адзін са значных момантаў тыдня — гэта чысціна намераў. Да канца тыдня даведзецца развівацца паміж прафесійнымі абавязкамі і хатнімі праблемамі. Не забывайцеся пра блізкіх людзей: ім можа спатрэбіцца дапамога.

У РЫБЫ. Накіруючы свае сілы на павышэнне інтэлектуальнага ўзроўню. Сустрэчы будучы важныя, яны дазваляць своечасна атрымаць важную інфармацыю і здабыць новыя магчымасці. Паспрабуйце быць больш лаяльнымі да чужых недахопаў. Нават калі вы не ўпэўнены ў тым, што вашы ідэі своечасова, рызыкайце закласці падмурк новай справы. Не выпускайце магчымасць павучыцца ў калегі і, у сваю чаргу, нападзіцеся з імі ўласным досведам.

СТРАТЫ БОЛЬШЫЯ ЗА ДАХОД

Беспрацоўны з Баранавічу займаўся валютна-абменнымі аперацыямі і атрымаў ад гэтага даход у памеры больш за 41 млн рублёў.

Калі валютчыка затрымалі і зрабілі выбыск, то знайшлі ў яго 75 млн рублёў, 67 тыс. расійскіх і 17 695 долараў. Грошы канфіскаваны, а таксама накладзены арышт на а/м «Мазда-3» коштам 110 млн рублёў.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.
РЭКЛАМАВАЎ... ПАРНАФІЛЬМЫ
Крымінальная справа па артыкуле «Выраб і распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў альбо прадметаў парнаграфічнага характару з выкарыстаннем глабальнай сеткі інтэрэт заведзена Ленінскім РАУС г. Гродна ў дачыненні да жыхара абласнога цэнтра.

На працягу года малады чалавек, выкарыстоўваючы ўласны камп'ютар, размяшчаў на асабістай старонцы сайта «У Кітаі» спасылкі на непрыстойнае відэа. Акрамя таго, ён пастаянна абмяркоўваў у інтэрнце ліконтныя тэмы, пазіцыянуючы сабе выключным амбурюнікам з багатым практычным стажам. Такім чынам, паводле яго слоў, хацелася прыцягнуць увагу іншых да сваёй персаны.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

УТУЛЬНЫ ДОМ

Магічныя ўласцівасці посуду

Выбіраючы посуд, мы разглядаем матэрыял, з якога ён зроблены толькі з эстэтычнага пункту гледжання, ды яшчэ разважаем, наколькі ён трываць. А на магчымыя ўласцівасці посуду матэрыял аказвае асаблівы ўплыў. Калі вы правільна выбяраеце посуд, то на вашай кухні заўсёды будзе самая добрая і патрэбная талісманы, чыё дзеянне дапаможа ў справах і клопатах.

Фарфоравы посуд шліце да стасункаў, да параўмення. Фарфор на сталі дапамагае расслабіцца, супакойцца і надаць гутарцы за накрытым сталом даверлівасці і ветлівасці. Акрамя таго, фарфор падыходзіць творчым людзям — ён абуджае ўяўленне і фантазію. Калі вам на раннях так не хапае зарада бадзёрнасці, то кавя або гарбата менавіта з фарфоравага кубка падніме тонус і дазволіць заховаць працаздольнасць увесь дзень.

Калі вам спадабаўся посуд з гліны, то памятайце, што яна дапамагае пачынаць і завяршаць справы, у якіх трэба даказаць сваю перавагу. Гэты посуд дапамагае пачынаць і завяршаць справы, у якіх трэба даказаць сваю перавагу.

Што датычыцца **шкла**, то яго са старажытных часоў з'яўляўся з вобласцю чалавечых узаемаадносін і пачуццяў. Лічыцца, што посуд са шкла здольны ўмацаваць сяброўства, унесці гармонію ў адносіны, стварыць романтичную атмасферу. Дарчы, падаранія на вяселле шклянныя прадметы дазваляць маладым пазбегнуць канфліктаў па дробязях.

Чыгуныны посуд вядомы з даўніх часоў. Менавіта ён выкарыстоўваўся чараўнікамі і ведзьмакамі. А ўсё таму, што такі посуд здольны павялічваць вашы магчымасці і надаваць новыя сілы.

Здаўна лічылася, што **драўляны посуд** дапамагае налаodziць адносіны з сям'ёй, крэўнымі сваякмі. Але пры гэтым кожны від дрэва, з якога вырабляецца посуд, таксама мае свае магчымыя ўласцівасці. Напрыклад, алешына зарадзіць энергію і адвядзе з-за дробязі злыя злычліўцы. Ляшчына зробіць вас празорлівым, паколькі яна надзяляе дарам прагнана. Асіна захоўвае карысныя зёлкавыя ўласцівасці лекавай травы, таму менавіта ў такім посудзе рэкамендуецца рабіць гаючыя травяныя сумесі. А вярба надзяляе гаспадыню праніклівацю і інтуіцыяй.

Фаянсовы посуд — посуд для людзей. Ён служыць збліжэнню людзей і іх інтарэсам і спрыяе паразуменню і даверу. Трымайце на вашым сталі фаянсовую саліньку або вазачку — гэта пазбавіць ад шматлікіх непатрэбных перажыванняў і праблем у стасунках з блізкімі людзьмі.



-2754-

ДЗІЦЯЧАЯ ЯДА

Цыжка не трапіць у пастку да павучка

Хіба ж можна адмовіцца ад такіх сімпатэчных павучкоў, у якіх пераўтварыліся звычайныя катлеты пры дапамозе лустачка салодкага перцу? Дарчы, замест перцу можна выкарыстаць пёркі цыбулі або

цыябліні крону ці пятрышкі (калі хто цыбулю на дух не пераносіць). А вось што могуць некалькі кропель салодкага кетчу ці таматнага соуса. Знішчыць такую павучку — сапраўднае задавальненне!

МАЙ НА УВАЗЕ

- Маскі для валасоў з чорнага хлеба пасля высыхання вельмі цяжка змыць.
- Яечны бялок на валасы наносіць нельга. Карысці ён не прынясе. Але гэта не бада. Гаючая праблема ў тым, што пры змыванні цёплай вадой бялок агорнецца і намртвае прыліне да валасоў.
- Кампрэсы з расціснутага часнаку могуць выклікаць моцныя алёксктуры.
- Кашка і сок рэчатвай цыбулі карысныя пры выпадзенні валасоў. Падох у тым, што яе характэрны пах, які знікае пры высыханні валасоў, зноў праўняецца, і тэрма толькі іх намачыць — напрыклад, патрыць пад дождж або трохі спаецца.
- Цёртая морква або брук могуць надаць скуры жоўтае, і нават фіялетавае адценне. Такія маскі трымаюць на скуры максімум пяць хвілін.

ПАРАДЫ БЫВАЛЫХ

Каларовы лак можа выкарыстаць у якасці фарбы і распісаць ім фарфоравы кубак, вазу або, напрыклад, паштуку са шкляннага кардону. А слой прасцістага лаку дапаможа замацаваць на паверхні пацеркі і бліскаўкі. Выкарыстанне гэтай тэхнікі дапаможа звычайнымі слоікі і пустаўкі пераўтварыць у цікавыя рэчы для кухні.

РАПАМ СПАТРЭБІЦЦА

Воцат дапаможа пры рамонце

Каб ачысціць сцену ад старых шпалер, трэба змяшчаць воцат і гарачую вадку ў роўных частках, затым нанесці воцат на шпалеры. Паўтарыце гэтую працэдур, і вы убачыце, як лёгка старыя шпалеры адстаюць ад сцен.

Каб адчысціць сцену і дзверы пасля пабелкі столі ад белых падцёкаў, трэба скарыстацца сумесю воцы і воцату (1 частка воцы і 2 часткі воцы). Вы убачыце, наколькі лягчы адчысціць следы рамонт.

Нават застарэлыя пэндзлі са слядамі фарбы дапаможа адчысціць воцат: праціпяцьце пэндзлі ў воцаце, а потым прамыцеце вялікай колькасцю гарачай вады.

-2755-

СЕННЯ

Месяц
Апошняя квадра 24 мая.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.49	21.25	16.36
Віцебск	4.31	21.22	16.51
Магілёў	4.39	21.15	16.36
Гомель	4.44	21.03	16.19
Гродна	5.06	21.39	16.33
Брэст	5.15	21.31	16.16



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

НАДВОР'Е на заўтра

ГЕАМАГНІТНЫЯ УЗРУШЭННІ

ВІЦЕБСК 745мм рт.ст. +10...+12°C +24...+26°C	МІНСК 740мм рт.ст. +12...+14°C +23...+25°C	МАГІЛЕЎ 744мм рт.ст. +13...+15°C +25...+27°C
ГРОДНА 740мм рт.ст. +11...+13°C +23...+24°C	БРЭСТ 740мм рт.ст. +13...+15°C +24...+26°C	ГОМЕЛЬ 751мм рт.ст. +13...+15°C +27...+29°C

АВЭАНЭЦЫНІ:

- няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
- невялікія геамагнітныя узрушэнні
- слабая геамагнітная бура

...у суседзях!

ВАРШАВА +23...+25°C	КІЕЎ +26...+28°C	РЫГА +16...+18°C
ВІЛЬНЮС +19...+21°C	МАСКВА +24...+26°C	С.-ПЕТАРБУРГ +16...+18°C

28 мая

1905 год — Янка Купала ўпершыню выступіў у друку: у газеце «Северо-Западный край» надрукаваны яго верш «Мужык».

1855 год — нарадзіўся (маёнткавае Басін Бабруйскага раёна) Ігнат Грын'явіч, рэвалюцыйна-народоўольца. Падчас вучобы ў Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце (1875-80) удзельнічаў у польска-літоўска-беларускіх і рускіх рэвалюцыйных гуртках, вёў прапаганду сярод рабочых, збіраў грошы для палітычных зняволеных, вырабляў пашпарты рэвалюцыйнерам. З 1879 года быў членам тайнай народніцкай арганізацыі ў Расіі «Народная воля», адным з арганізатараў «Рабочая газета», працаваў наборшчыкам у яе падпольнай друкарні. Адзін з заснавальнікаў беларускай фракцыі «Народнай волі» ў Пецярбургу. Разам з А. І. Жалыбавым, С. Л. Пяроўскай, М. І. Кісельчычам, М. І. Рысаковым уваходзіў у групу, якая рыхтавала замач на цара. Па рашэнні выканкама «Народнай волі» 13 сакавіка 1881 года Ігнаці Грын'явіч кінуў бомбу, якой забіў імператара Аляксандра ІІ і смертна параніў сябе.

«Усё, у тым ліку і сьледа, стужаць ісціце. Цені не гасяць сонца».
Франц Кафка (1883—1924), аўстрыйскі пісьменнік.

АДЗЕННЕ ДЛЯ МАЛАДЫХ: НОВАЕ ЦІ СТАРОЕ?..

Варта нагадаць, што абрадавае адзенне фактычна адносіцца да шырокага кола рытуальных прадметаў, без якіх не абходзіцца ніводны з этапаў абраду. Аднавае, навізна рытуальных прадметаў, іх так званая «некрэнтасць», «рытуальная чысціца» надавалі ім вызначаную ступень сакральнасці.

У гэтым жа рэчышчы варта разглядаць і мадэляванне жыцця маладых, апраўных у новае адзенне: для іх новы этап з'яўляўся павінен пачацца «з чыстага (новага) ліста». Больш за тое, навізна абрадавага адзення — гэта не толькі не прапанавана будучыня, але яшчэ і адрыў, ачышчэнне ад мінулага этапу свайго жыцця, пераход у поле мужчын і жанчын з усімі наступствамі, стэрэатыпамі і нормама супольных паводзін.

Неабходна адзначыць і такую ваючую акалічнасць, звязаную з рытуальнымі пераходам, як неабароненасць маладых патрабавала ад іх дакладных паводзін і, самае галоўнае, наяўнасці разнастайных абрадаў.

Шлюбныя адзенні жаніха і нявесты надзяляліся асаблівым, сакральным статусам. Адна з самых важных умоў, якую прад'яўлялі да вясельнага адзення — яно павіна быць новым ці атрыманым у спадчыну ад самых блізкіх сваякоў. Нарядка вясельныя строі ці іх асобныя элементы выкарыстоўваліся на вяселлях прадстаўніцкіх розных пакаленняў. На Беларусі часцей за ўсё ўбор нявесты быў новым, але з некаторымі дэталімі (элементамі) ад вясельнага ўбору маці ці бабці. Гэта маглі быць ніжняя спадніца, вяслом.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРЮК.

Усімкі